

КАНТАКТ

ШЛІХІ БЕЛАРУСКАЙ ДУМКІ

1989 № 1

Ад рэдакцыі

За японня дзея-тры гады адбыліся ў Беларусі гісторычныя залежні падзеі. Узніклі дзесяткі патріятычных аб'яднанняў моладзі, пачалося вымуленне злачынстваў сталінізму, створана распубліканскіе таварысты "Мартыралог Беларусі" і арганізацыйны камітэт Беларускага Народнага Фронту, адбыліся масавыя мітынгі - рапіркі, з якіх апошні 30 кастрычніка 1988 г. у Менску, налягдачы на забарону, прыцягнуў тысячы людзей. Паўсталі новыя грамадскія сітуацыі, якую ўже нельга прыкрываль фігавым лістком "маральна-палітычнага маналіту" і "білінгвізму". Паслядоўна выявіліся даве суспірчныя пынкі, прадстаўнікі якіх заявілі на старонках газет аб немагчымасці канструктыўнага дыалога. Пачалася камфронтация...

На адным баку - усё яечыя магутныя рэакцыйныя боркіраты, ідэйныя пераемнікі вілікадзяржаўных чарнасценцаў, якія нададзілі траекторыю Беларусь іх расейскую калонію і мархітоўчы фальварак, а не якія суверэнную савецкую распубліку з малежымі палітычнымі, эканамічнымі і культурно-моўнымі атрибутамі. Гэта лінія насыщы маральную адказнасць за эканамічныя крываіс, экалагічную катастрофу, генавыя народу і яго салты, за разбурэнне помнікаў нашай мінуўшчыны, касцяцию нацыянальной спадомасці, мовы і культуры.

На другім баку - патріятычны адраджэнскі рух, пад сцягамі якога гуртуванша ўсё большыя сілы нацыі. Яны разумеюць, што далей адступаць прэста хіма куды, што другой перабудовы не будзе і што толькі ціпер можна і траба зрабіць усё магчымас для ратавання Беларусі ад національнай смерці. Гэтая гісторычная задача ўсведамленца не толькі патріятычнымі сіламі распублікі, але і усёго беларускага этнічнага абшчуру - Беласточчыны, Віленшчыны, Смаленшчыны і Дзвіншчыны, а таксама суродзіцамі на чужыне.

З гэтых асаждэній выйшла ініцыятыва стварэння незалежнага часопіса КАНТАКТ, як форум беларускай палітычнай думкі. Асноўная мэта КАНТАКТУ - садзейнічанне уменаванню суверэнітату Беларусі і пажароню адраджэнскага руху. Згодна з гэтай мэты, на старонках часопіса будуть абмяркоўвацца істотныя пытанні сучаснай сітуацыі Беларусі і беларускага жыцця па-за мяжымі, спречныя пытанні пегісторыі, погляды і дзейнасць наших выдатных папяраднікаў, суадносіны з суседнімі нацыямі і г.д.

Выпусканічы першы нумар КАНТАКТУ, рэдакцыя заявілі, што ён не з'яўляецца органам якой-небудзь палітычнай партыі ці групоўкі. Нам часопіс будзе адкрыты для разнастайных аргументаваных поглядаў і, у такім плане, павінен адигрываць ролю своеасаблівай школы палітычнага мысленія, адпаведнага грамадскому запатрабаванню сучаснасці.

Даве Беларусь!

Голос народнага сумлення

19 жастрычніка 1988 г. у менскім Доме кіно адбыўся юткоўшчы сход распубліканскага гісторыка-асветніцкага таварыства паміні ахвяраў сталінізму "Мартыралог Беларусі". На сход быў запрошаны народны пісьменнікі, мастакі, артысты, грамадзане, якія Уласнай дзеянісцкім вызначымі асабістымі адносіні да сталінічнімі як да аднаго з самых антагоністичных дзяржаўна-палітычных режимаў у гісторыі чалавечества. Усяго сабралось нарады 400 чалавек. Хвілінай маўчаніні прысутнічыя паміні бязвінных ахвяраў сталінічнага генаплану.

Уступлінім словамі сход адкрыў народны пісьменнік Беларусі Ва-
сіль Бікав:

"Драгія таварыши! Мабыць, найбольшае зло ў нашым жыцці-спадеччына наша быспамятнасць. Не прынігнішті, ліч свое кроў, ахвяраваў мільёны жыхару - і нечай. Маечаш, бо ягонімі гісторыкі пазбавілі яго праудзівай гісторыяграфіі, яго філософи ўнішталі жму фальшивую ідэю аб мудрай пра-
вільнасці ягенага бязмежнага циркенія, ягонімі рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі міх сабой аб тым, хто найлепш апне тое,
што варце было вымбуху гнесу і абурэння. Ягонімі палітыкі, дзяржаўны дзеячы былі пазбавлены Уласнай палітыкі, магчымасці дзеянічнай на карысць народа, а имат хто з іх сам стаў ахвяраем тэрору, улас-
най сълепоты і заблуждэння. Але мы болей ні хочам жыць, каб мы па-
мініць як аб нашым гонарам, так і аб нашых ахвярах, нашых пакутні-
ках. Урэчыце прыноў час сказаць людзямі прафілу і зрабіць з яе пау-
німовінку.

Найперш прафілу треба сказаць пра мільёны безумлівых людзей Бе-
ларусі, рабочых, жалгаснікаў, інтэлігентаў з народа - беларусаў,
у гады сталінічніні без віны, без права, без съледу ў народнай па-
міні. Сімваламі тых, памінчыніх у гады сталінічніні, сталі сінія Ку-
рапаты. Але Курапаты - толькі адна кропля ў моры людской крви. Мы
нельядзей! Зусі марыя спрабы сёньня вызначыць іх абліччы па съвета-
поглядных, класавых і нацыянальных адзнаках. Гэтыя людзі пазбавле-
ны ўсіялікіх людскіх адзнакаў, бо набылі і наслілі на сабе, можа, си-
гатымі тлушчынамі, бадай, ўсё з днімі учараўнігі, а таксама имат яго
з сонніннямі. Ні даўно вядома, кэт і ахвяра інфірмальнага чыннага
лешух. Гэты патребна ў імя справядлівасці, у імя демакратіі, у імя
нашай будучыні. У тым нам съліць забавізак перад гісторыяй, мараль-
нікі нас за тое, што мы молі магчымасць і ўпусцілі яе. Мабыць
гісторыя дзялі нам і было б найвілікай гісторычнай несправядлівасці
но не выкарыстоць яе.

Але зъдзесінішь гэты забавізак будзе, мабыць, налягна. Сіль-
рэжымі і сталінічніні на склалі свае выпрабаваніе зброе і гатовы
узяць рэванш за іхніе паражэнні ў галоснасці. Каб перакананіца ў
тых, дыялогі хоць зредку брана ў рукі газету "Вічэрні Мінск", орган
Мінскага гаркіма і гарсавета народных депутатоў і паглядзець, што

і супрань чаго там выступае. Сіль зла шылер перакінваюць незадліку паўзу ў сваі амтынароднай дэйнісці, перабудова і галоснасць
блытае іх адпрацаванімі за гады карты. Але яны ўжо началі прымеса-
ўзвана і да атмасферы перабудовы, а ў некаторых выпадках і бранца
не пад сваёй кіруніцтвам, кіраваць з такім разылкам, каб хутка і
без страты вірніцца так любі іхнім лакейскім душам таталітарызму з
падкуленьнем, разрасцімі, п'яніні і пахоркім існаваньлем заняві-
нага народа. Тому ёсць, каму дорагі прынішнім демакратам і сацыялі-
зму, лес наші, павінны быць пільнымі, на дэн слібе амуканіці кі-
мідузнай біеракратіі, мі амаральнай наукоўвасці, мі тымі правака-
тарамі ад перабудовы, якія маюць заданне пусціць яе на злом гала-
ві, адварнуць яе ад віднароднай мэты демакратычнага адраджэння на-
шым, ведамасцім, амбіцыёнымі снаркі і супірачнасцях.

Мы павінны склісці величны Мартыралог наших стратаў і наших
пакутнікаў. Гэта ляжы вуглавым каменем у падмурку нашай нацыяналь-
най съвідомасці, стане важным элементам гісторычнай паміні і га-
ранты, гарантам будучыні народа, які праз генаплан, кроў і злыні-
гу з упартасцю асуджанага рэваншу да сонца, хібра і справядлівас-
ці".

З паведамленнем пра Декларацию Таварыства выступіў кандыдат
гісторычных науک Міхаель Чарніўскі, паведамленне пра Статут зра-
біў кандыдат мастацтвазнаўства, археолаг Зімон Пазынкік. Падчас об-
меркаванняў праекта Декларации і Статута ўдзельнікі сходу выкry-
валі жахлівіні слачынствам сталінічнага, патрабавалі судовага працэ-
су над Сталінам і ягонымі атачэніем, ліквідацыі ўсіхнях "специен-
даў" і "специхозівіцу", публічнага асьвятлення работы КДБ і МУС.
Выказаваліся таксама конкретныя прапановы па зменах і дадатках да
асобных пунктав Декларации і Статута.

Прамоўцы не хавалі сваіх эмоцый, і часта ў перапоўненай зале
усталявалася пісцім. Час ад часу гэтае съяўтве маўчаніне парука-
лася цінічнымі і разлікімі арганізаційнымі дзеялі зрыву сходу функцыя-
неру, якія якшо да пачатку занілі некалькі першых радоў залы і
адмовіліся ад регистраціі. Некаторыя з іх вокілімі імкнуліся аб-
вергнуць метаэгоднісць існаваньня Таварыства паміні ахвяраў ста-
лінізму, спрабавалі звесці гаворку да демагогіі. Выключнуючай
невыкаванасці прадэмантстраціі нашесцік загадчыкі аддзялення ЦК КПБ
які парукаў вызначыць парадак сходу, двойчы ў час галасавання па
трабавані слове, а калі нарадзе яго атрымалі, дык не знаймоў місця
лепшага, як называць гэты сход "венчю", которая не віпісваецца ў де-
мократію...".

Адбыліся ўмбары Грамадскай ради Таварыства. На прапанове Ва-
сіля Бікава, старшыні Грамадской ради ўбраны Зімон Пазынкік. На-
меснікі старшыні Уладзімер Арлоў, кінарэжысёр Алег Белавусаў, мас-
так Уладзімер Крукоўскі, доктар гісторычных науک Вольга Белава.
Абраны таксама рэзідэнція камісіі.

Пакуль доўжыўся сход, у Грамадскую раду было пададзена больш
за 200 індывідуальных і малентынных заявак з просьбай прыміць у
Таварыства паміні ахвяраў сталінізму "Мартыралог Беларусі".

Падчас выступленія прымоўцамі неаднаразова выказавалася пра-
панова ўтварыць Беларускі Народны Фронт у падтрымку перабудовы і

демократизації. Прикладна є 22 гадзінім 15 хвілін Зінен Пазьняк імяніца на галасаваньне пропанову стварыць пры Таварыстве "Мартынікіт Беларусі" Арганізацыйны Камітэт па стварэнні Беларускага Народнага Фронту за перабудову "Адраджэнінне", якія была сустрана актывізмом.

х х х

На сходзе прысутнічала имат прадстаўнікоў друку, але па Энзі-занько дырэктарных органаў, ні адна газета БССР не паведаміла пра Утварэнне Арганізацыйнага Камітэту Беларускага народнага Фронту за перабудову "Адраджэнінне". Замест гэтага кірауніцтва распублікі разгарнула ў друку, на сходах і нарадах кампанію пальманаванія і кампраметацыі самой ідэі народнага Фронту. Паводле сваіх заклікаў: "Не дапусцім!", "Нам гэта не траба!", "Арганітэт БНФ - са-маваніцы!" і падобных, - гэтая кампанія мічым не здрознівалася юд вядомых кампаній 30-х - пачатку 50-х гадоў супрана т.зв. "вон-рагай народ", супрана ленінскіх кадраў камуністычнай партыі, рабочых, сялянства і інтэлігэнцыі, супрана лепіх кадраў у арміі, супрана генетыкі і кібернетыкі і г.д., съледам за якімі пачыналіся масавыя рэпресіі. Завадатарамі сёньняшніх кампаній выступалі часта тыя самыя ёсобы, якія практиковаліся ў пальманаваніі яшчэ ў 50-х гады.

Між тым, дастаткова кароткай ёсць істотную інформаціі пра сход у менскім Доме кіно, каб убачыць супрадукціі аўтараў пералічаных вышэй заклікаў, якія п'яцёрдзя тримаюць у сваіх руках манаполію на ўсе сродкі масавай інформаціі ў распубліцы.

Напрыклад, хто тыя самаванні, што ўтварылі Арганізацыйны Камітэт БНФ і якіх не пажадала называць газета "Вічэрні Мінск"? Можа, гэта народны пісьменнік Беларусі, депутат Вірхобулага Савета БССР Васіль Быкаў, якога спрэвідліва называюць сумленнем народу? Ші можа, археолаг Зінен Пазьняк, які имат гадоў змагаення з сучаснымі герастратамі за нацыянальную культурную спадчыну, помнікі гісторыі і архітэктуры, а підвойна раскрыў ўсім нам зоны на трагедыі ў Курганатах? А можа, паэт Ніл Гілевіч, які з распубліканскіх і савецкіх трывбунаў адкрыта гіверніра пра крытычны стан мовы, гісторыі, культуры, усіго нацыянальнага, усяго духоўнага на Беларусі? Можа гэта глоўны рэжысёр Дзяржаўнага рускага драматычнага тэатра БССР, дзялегат ХІХ парткансерэнцыі Валеры Масльюк? Ші можа, Пётр Сядоўскі, кандыдат мовазнаўства, старшыня мовнай камісіі Беларускага фонду культуры, якога як вядучага тэлеперадачы "Роднага Слова" ведзе ўсі Беларусь??

А можа, самаванні ўсё х тым, хто, моўгі час, кіруючы жыццём распублікі, сам заставіцца ў цено і зусім не з'яніліце сумленнем народу, хто давёў нашу эканоміку, побыт, культуру да перадкрайніх становішчаў, а цяпер па подпісам рабочага ў "Вічэрні Мінск" сцьвярджае, што ніякіх з'янення нам не патрабны? Можа, той самаванец, хто ніколі не спытаўшы думкі народнай, аддае загады на вынічэньне нашым прыроды, на Салігорск, Новаполацк, Гродна, Магілёў - ўходнія для ўсёга жывога Чарнобылі нашай зямлі; хто сёньнянікім юд народу заўкладае пад Віцебскам новую АЭС? Хто разбурася насы старажытным гародам, хто зводзіць народ да розальнага ўзлозу ў палітычнім, як мовы лігоній, гісторыі і духоўнасці у міячансскую сінічку, п'янства, наркаманію ды іншыя вичварэнні ад ніверы ў будучыні?

Скуль гэтых людзей? Можа, мы ведаем хто яны, адкуль узяліся і чым заслужылі свае кіраунічныя пасады? Можа, іх абрала народ? Можа, іх абрала партыя? А самае галоўнае - ці ѿ адпаведаць гэтаму "наменклатурным" работнікам, што дарослі па кабінетах да звычайніју службовай лесьвіцы, тым пасадам, якія займаюць? Напэўна, не. Во ёндз адпаведаці, дык не імкнуліся застанца ў цено і ўсё рабіць цікім. Адразу відаць, сёньняшніе кірауніцтва распублікі - не гарадчайскага, не демакратычнага кітаўту, які падабаецца народу. Вось яны і манаполізівалі ў сваіх руках усю ўладу, будучы народе і сродкі масавай інформаціі. Вось чому ім не патрабуе БНФ за перабудову, як і не патрабуе і самая перабудова. І яны, у бельгасці сваіх пераканаўстваў сталіністы, звязаныя кругавой парухай, дакуль змогуць, не дапусцяюць на Беларусь паветра перамен.

Варта было Алесю Адамовічу ў часопісе "ОГонек" называць арганізаторам антыперабудовачнай Вандэі-контррэвалюціі Беларусі загадчыкім аддзялдзелі пропаганды і агітации ЦК КПБ С. Паулаву, як адразу на бліжэйшым пленуме ЦК КПБ і ў сваіх друкаваных органах "Вічэрні Мінск" Адамовіча звялімі перамі сакратар Менскага ГК КПБ Галіно, сам Паулаву разаслаў па распубліканскіх і абласных газетах артыкул-пальманаваніе Адамовіча і сіброву "Талакі" за подпісам чатырох ветэранаў сталінізму вядомых сваімі удзеламі ў лысенкаўчыне ды ўсёхваленіі Л. Вершы, а перым сакратар ЦК КПБ Я. Сакалоў сабраў нараду партыйных кіраунікоў распублікі, дзе інструктаваў, як расправіцца з Беларускім Народным Фронтом, нефармальнімі патрыятычнымі суполкамі і ўсім, што начаў дыхаць на нашай землі. Нарэшце, газета "Вічэрні Мінск" апублікавала напатку "Нам з вами не па дарозе" - своеасаблівую дэкларацыю антыперабудовачных сіл на Беларусі, працяг сумнівалодамага артыкула Н. Андрэевай. Усё гэтых дзеянняў кірауніцтва распублікі паказала, што разам з М. С. Гарбачоўм яно не пойдзе, але яно ўжо гатоўе "закручваць гайкі назад".

Зразумела, што ў сёньняшніх умовах як сълед раскруціць разрасійскую маніпуляцыю якіх не писцякі. Але каб увогуле не дапусціць маніпуляцій ахвяраў 60-х, патрабуе рух усіх ўсіх нашага народу, Беларускі Народны Фронт.

Кіраунікі распублікі абавязаваны Арганізацыйным Камітэтам БНФ у антыдемократызме, антысаветызме, национализме і іншых сымпатичных грэхах зусім не таму, што клапоцца пра демократыю, Савецкую юладу і нацыянальную роўнасць. Во менавіце яны не даюць слоў ўсім наўгадным. Менавіта Я. Сакалоў па нарадзе ў ЦК КПБ паведамляе як пра наўгады: "Неформальныя пронікли ў органы власти!", а газета "Звязда" замарозіла падзелу кіруючымі водгукамі сълеш-мілісту і грамадскімі на свой артыкул пра старажытную беларускую сімваліку. Менавіта яны узурпіравалі ўсю юладу ў распубліцы адабраючы яе ў Саветы. Менавіта яны стварылі маніпуляційныя ўмовы для культурно-нацыянальнага існавання на Беларусі як саміх беларусаў, так і палікаў, літоўцаў, татараў і іншых.

Сёньня кірауніцтва распублікі агінаваю. Ягонія дзеянні ў палітычнай, культурнай, эканамічнай і іншых сферах ніяк не называюць предумнімі, уважаныя дзеянні ўспадароў краю. При наўгідных усіх галоўных маўчаніні, пры рабскай пакорлівасці народу, узоры якіх ужо сёньня паказваюць некаторыя супраноўнікі распубліканскіх газет, мы ўсе пачнем агінаваць таксама. Новыя

бернеўчына магчымая толькі ў атмасферы ўсесаульнай бензі і страху. Процістаяць гэтаму можа толькі ўсесаульны, рапучы, здаровы народны фронт.

Беларускі Народны Фронт мусіць аб'яднаніць усіх сумленных людзей Беларусі незалежна ад іх партыйнай прыналежнасці, нацыянальнасці, веравізінанія і любых іншых адрозненій.

Беларускі Народны Фронт мусіць демагчысці рэальнага народнага ўладаўцаў прыманічы эз органы ўлады не барацьціўзаны партапарат, а абноўленіем Савета народных дэпутатаў.

Беларускі Народны Фронт - за адкрытыя, кампетэнтныя, наванане ў народзе выбары партыйнае кірауніцтва і за супрацоўніцтва з ім.

Да падзеяўніга часу існавала такая ўстаноўка: партыйнае кірауніцтва падлягае адзінаму кантролю - кантролю ўласнага сумлення. А сёньня выявілася, што людзі сарадзі гэтага кірауніцтва - вельмі разныя. Нават у саміх высокіх краслах трапляюцца злачынцы і хабарнікі. Якое ж сумленіе ў хабарніка? Разбачаніем ўседазволенасцю, некаторымі кіраунікі адкрытыя ставіць сябе па-над народам, з якога выйдлі, стварыць сабе раж зламы. Каб гэтага не было, кірауніку павінен цэнтралізаваць народ. Народ - сумленне кірауніка, не падстаўныя ясобы, марынкі і купленыя штрайкбрэхеры, а ўсе мы разам. Во юкказу начальніка Кастусь Каліноўскі, не народ існуе для ўраду, а ўрад для народа; не рабочыя для адміністрацыі прафпрыемства, не сяляне для прадпрыемства, а наадварот.

Пасля стадінскіх расправ, якія вынічылі ўсё съветлае, разумнае, творчэе на нашай зямлі, пасля дубгай зматпакутнай вайны з гітлерызмам, якія засвята мільёны хыцьціў, пасля брохнечынны, якія адчуваюць нас быць гаспадарамі гэтага хыцьця, нам абсалютна неабходная радыкальная перабудова, демагтывады, сапраўдны сацыялізм. Далібог, нам народ заслужыў гэтага. Але віхто нам гэтага не дасыць. Як сказаў М. С. Гарбачоў, ЦК нам перабудову не зробіць. Толькі самі, толькі разам, у магутных народных руках мы зборонім свае права, усталікем на свабоды зямлі сацыялістичную, нацыянальную і іншую роўнасць усего насельніцтва, выразим харчовую, жыўлівую, культурную ды іншыя сёньняшнія проблемы, якіх мы можем і мы зможем справіцца кірауніцтва распублікі. Толькі разам мы забісільчым лепшым будучынню для наших дзяцей.

Ствараймы япорнія групы Беларускага Народнага Фронту за перабудову "Адраджэнне"!

Уся ўлада - народу!

Прас-група "Навіна"

Х/Мініца на ўзвеце артыкулу "Звязаныя падітчнага неўзұцтва", на-
друкаваны 22 X 1988 г. у паспубліканскіх газетах - рэд.

ІНФАРМАЦЫЯ НА ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ

БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА ФРОНТУ ЗА ПЕРАБУДОВУ "АДРАДЖЭННЕ"

Выданне
Арганізацыйны хамітуту
Беларускага Народнага фронту
за перабудову "Адраджэнне"

ВІ "Адраджэнне" -- за амальгіма-
чу Беларусь.

ВІ "Адраджэнне" -- за адраджэнне і
дэмакратызм беларускіх мозы.

ВІ "Адраджэнне" -- за адукацыйны
прудлім, наукоўскі гісторыі Беларусі.

ВІ "Адраджэнне" -- за ўсебоўскіе раз-
віцьці культуры беларускага народа.
ВІ "Адраджэнне" -- за славодыне раз-
віцьці мозы і культур усіх нацыянальнасці
нашай краіны.

ГРАМАДЗИНІ

Ствараймы групы падтрымкі! Беларускага
Народнага Фронту "Адраджэнне".

Арганізацыйны хамітут
Беларускага Народнага фронту
за перабудову "Адраджэнне".

РЭКОМЕНДАЦІІ

да стварэнія груп падтрымкі
Беларускага Народнага Фронту
за перабудову "Адраджэнне".

Беларускі Народны Фронт за перабудову
"Адраджэнне" будзе складаць з альянса груп
людей, якія спрабуюць падтрымкі пад-
трымкі перабудовы, распішчалуць лепшыя сіламі
КІІС.

Групы падтрымкі ВІ "Адраджэнне" сты-
раліца для народных месцоў і агульных
нацыянальных проблем. Найблізкія задачі груп
падтрымкі -- змаганні за дэмакратызм, за
сілкіх халодных, у горадах і вёсках, за
белыя ўрады грамадзянскі ў прынцыпі юстыціі
за кожных разніцтв, за выяўленіе чистоты
відраджэння, за памык да юной нацыянальной
культуры і мозы, за роўніцтво працягненія
демакратичнай ініцыятывы.

Групы падтрымкі удалынічныя, за тых
спрэчак ВІ "Адраджэнне", у агульных
законадаўстванні, у реформах, у выбарах
кіраунікі, пасыходуна кіраунікі зліці на
перабудову.

Групы падтрымкі стваряюцца на праф-
ектычных, на месціх кіраунікі, у таварыствах,
спадарожніх аўтадынішчах і Г. д.

Групы падтрымкі стваряюцца грамадзян-
скімі народамі ад іх нацыянальносці, парты-
янасці і веравізінанія. Высокімі падтрымкі
нацыянальскіх і прафектычных кіраунікі могуць
быць толькі радыкальныя члены груп падтрымкі.

Групы падтрымкі пададыкуюцца пра самі
стварэнія аз укладанні арганізаціі ці месца
дзе яна стварана, за адрас, телефон, а так-
сама колькасці сабру ў члены.

Групы падтрымкі пры налукнасці ў трох способах:

Просты пададык, якім член ВІ "Адраджэнне"
надае з удзелом іншага члена падтрымкі
ВІ "Адраджэнне", які ўзведае члену
з агульных народных месцоў Народнага Фронту. Арганізація
ВІ "Адраджэнне" будзе аказваць ме-
тадычную дапамогу групам падтрымкі.

Конфрантация і не прычны

30 X 1988 г. на загад горадскіх улад быў разгнаны ў Менску мітынг-рэвакіем памыці продкаў "Дзяды". Гэтая ганебная падзея выклікала ў савецкай і замежных прасе аматлікія коментары, у якіх м. інш. выказвалася здзіўленне: навоцта менскім уладам спатрабілася заборона такога мерапрыемства, якое звычайна не выклікае засцяргот ні ў іншых рэспубліках СССР, ні ў замежных краінах? Да рачы, чому нават у гэтых самых Менску, у 1987 г. святкаванне памыці продкаў было магчымым, а ў 1988 г. немагчымым? Або ўважа, чому гэтае мерапрыемства ў Менску разгнівалася, а адначасова ў Гродні адбывалася свабодна?

У выніку пратэсту грамадскіх, творчых саюзаў і аргкамітэту БНФ /гл. документ № I/, для расследавання інцыдэнту была пакліканы специальнай камісіяй Прэзідiuma Вярхоўнага Савета БССР. У паслове лістападзе камісія апублікавала "вывады", у якіх па-сутнасці яна абмяжавалася да сцвярджэння, што нельга было парушаць працарадак устроўленія горадскіх уладамі, зусім незалежна ад таго, што бы быў ён аргументаваны, ці не.

Больш чым сенсацыйны і эмоційнальны аспекты гэтай справы, насікавіць палітычнае матыванне разгону мітынгу. Аб гэтым неадварозова вінілася гутарка на сходах і пісалася ў газетах, так што, быццам, адкрывашь ухо чыму чего. Усё ж лічым мэтаэзгоднымі працаваніямі ўваже чытачоў два неапублікаваныя партыйныя документы, якія лепш чым амэтолобнымі "вывады" камісіі і прасевымі коментары газоўшчын, каму і навоцта спатрабіўся такі працарадак. У прыватнасці абыдва документы даюць дастатковую падставу для сцвярджэння, што консерватыўныя сілы КПБ ужо раней планавалі расправу з усімі працавамі беларускага адраджэнскага руху, а мітынг быў імі выкарыстаны як зручная нагода.

Документ № 2 /"Некоторые актуальные вопросы..."/ апрацаваны аддзелам агітации і пропаганды менскага гарызма КПБ найблізней у верасні, а № 3 /"О некоторых особенностях..."/ Цэнтральным Камітэтом КПБ у лістападзе 1988 г. Не зразумелых тэхнічных прычынах рэдакцыя аммуміна скарочана пасмобным фрагментам гэтых документов, у прыватнасці № 3, якога агульні абы'ем - 18 мініяцюісных старонак, толькі інш. скарочаны фрагменты, якія былі выкарыстаны ў друку ў камісіі кастрчыніц /артыкулы: "Эвалюцыя палітычнага Невіцтва", "Пена на хвілі пераходовы", "Наша думка для іх аўблікавалі", "На словах і на справе"/. Рэдакцыя КАНТАКРУ чакае на далейшыя документы, выкарысаны і коментары ўсіх антыбеларускіх дзяржавных рэакціях.

Документ I: Заява Арганізацыйнага Камітэту Беларускага Народнага Фронту за пераходу "Адраджэнне"

30 кастрчынка 1988 года ў горадзе Мінску ютрады міліціі і ўнутраных войск, специялізіраваныя, узброеныя дубінкамі, слезавыдадчымі газам і вядомытнай тэхнікай, разагнаны аматыслічны мітынг-рэвакіем памыці продкаў "Дзяды", напярэднне незаконна, без юрдычнага аргументавання заборонены. Ужывалася фізічная сіла і слезавыдадчы газы.

Мы ацэньваем падзеі 30 кастрчынка як непрыкрыты размытый стадіённы, як наступ амтыперабудоўчых сіл на демакратыю, і выказываем разумы пратест супраць беззаконня і гвалту над правамі чалавека. Улады, аддаўшы загад на разгон мітынгу, паказалі, што яны дыялогу з народам весяні не жадаюць.

У распублічні разгорнута кампанія пакліпу і хлусні супраць Таварыства памыці ахвяраў сталізму "Мартырадог Беларусі", Аргкамітэту Беларускага Народнага Фронту, патріятычных маладзежных аўтадэмакіяў. Ідзе безпрацэзантнікі пальміванне і дыскредытация творчай і навуковай інтэлігенцыі, націонаўванне на яе рабочых. Аргкамітэту Народнага Фронту правакацыйна прыпісваюцца абсурдныя палітычныя намеры, лодзей застраваюцца прыбалтыйскімі народнімі рухамі за пераходу, мітанакіраваныя скажаючы іх демакратичную сутнасць.

Мы разумеем задўлем, што курс на распальванне міжнаціональной і сацыяльнай зарожасці, які абрала сёня ідэалагічная служба распублікі - гэта крыміналнае і палітычнае злачынства.

Выйсце з сэнсіянняга крэзысу мы бачым у адкрытым дыялогу грамадскасці з тымі кіраунікамі, якія усвядомілі, наразіле, што пераходовы не адбудзеца, пакуль да палітычнага жыцця распублікі не дадушчаны мільёны яе жыхароў.

Кірауніцтва, якое ужыло сілу супраць уласнага народу, разгарнула пакліпніцкую кампанію супраць демакратичнай ініцыятывы, супраць інтэлігенцыі і маладзей - скампраметавала сябе і не заслужуе палітычнага дэверу.

Аргкамітэт Беларускага Народнага Фронту за пераходу "Адраджэнне"

Документ II: Некоторые актуальные вопросы идеологической работы в современных условиях

Идеологическая ситуация в современных условиях характеризуется следующими основными долговременными моментами:

I. Мощным воздействием подготовки, а затем проведения революций ХХ Всесоюзной партийной конференции, постановлений июльского /1988 г./ Пленума ЦК КПСС. Остро поставленные в подготовке -тельный период, а затем и на самой конференции вопросы революционных изменений в политической системе в обзоримой перспективе сохранили свою приоритетность, оказывают определяющее влияние /как позитивное, так и негативное/ на идеологическую обстановку как в стране, так и в республике.

2. Сложным и противоречивым положением, сложившимся в творческих союзах, особенно в союзе кинематографистов и союзе писателей и ридах научной интеллигенции. Можно констатировать, что как на сознании, так и на республиканском уровне сложились разнополюсные по своим взглядам группы творческой интеллигенции, с разных позиций оценивающие и комментирующие в средствах массовой информации проходящие в стране перемены.

3. Нарастающей волной социальной демагогии, которая иногда приобретает антисоциалистический, а временами и антигосударственный характер. В качестве предлогов для разжигания истерии используется тематика политических репрессий, экологии, национальная проблематика и тд.

4. Стремительным ростом и расширением как по вертикали, так и по горизонтали сети так называемых "неформальных объединений". Численность их за прошедший со времени первой информационной встречи-диалога "Общественная инициатива и перестройка /20-23.8.87/ выросла по меньшей мере в 5-7 раз. Предпринимаются попытки создания оппозиционных, альтернативных политических партий типа "Демократический союз" /Москва-Ленинград/. Сеть так называемых неформалов" многоступенчатая, сложна, хорошо адаптирована к быстро изменяющимся условиям. При анализе белорусских "неформалов" очевиден марксистский характер ряда наименований объединений. Уловить на малочисленность этих групп недопустимо. Пример: КОС-КОР в 1977-1979 гг. в Польше не превышал 30 человек.

5. Негативным воздействием утраты партийным руководством контроля за положением дел в Армении, Азербайджане, Эстонии и ряде других регионов страны. Методы, применяемые политической оппозицией - создание так называемого "Народного фронта в защиту перестройки", забастовки, выдвижение ультиматумов и т.д. служат "примером" для других регионов, в том числе и для Белоруссии. В этом плане показательна история с июльскими митингами Минска, начатая 3 июня публикацией З.Позняка и Б.Шмыгалья в "ЛиМе".

6. Продолжающимся экономическим кризисом и отсутствием близких перспектив выхода из него в ближайшие сроки. Критическая экономическая ситуация опасна прежде всего в том плане, что ее продолжение может привести к постоянной утрате иммунитета рабочего класса и антигосударственной деятельности /опыт Польши/. В то же время нельзя исключить выхода на рабочий класс и заготовки впрок лидеров из рабочих либо из миражинальных слоев /типа Б.Ивановича/ - пример Л.Валенса и З.Буйка в Польше.

Конечно, в относительно благополучной в экономическом плане Республике - БССР, трудно прогнозировать широкое распространение антисоциалистических идей в массах трудящихся, тем более, что и вторичный рывок антисоциалистических сил - национализм, у нас блокирован довольно надежно. Однако, яркий пример Эстонии, республики еще более благополучной в экономическом отношении, должен быть тщательно проанализирован.

Документ III: О некоторых особенностях нынешней общественно-политической обстановки в республике. Ориентировка для служебного пользования

В последнее время в республике отмечается активизация групп экстремистского толка. Среди них особо выделяются такие самодеятельные формирования как "Талаки", "Тутэйчы", "Современник"/г. Минск/, "Находня" /г. Гродно/, "Узгор'е" /г. Витебск/, "Маладзік" /г. Новополоцк/ и другие. Они ярко выраженным образом собирают различные сборища, создают всевозможные "комитеты", провозглашают "декларации", "программы", пытаются вовлечь в эту сомнительную возню возможно большее количество людей, особенно молодежи. Такого ро-

да действия часто инспирируются и подогреваются событиями в прибалтийских республиках. В населенных пунктах Белоруссии, расположенных вдоль границ с Литвой и Латвией, отмечается участвующийся наплыв эмигрантов, подстрекаемых местное население направлять всякого рода протесты, выступать за создание "народного фронта" и т.п.

При ближайшем рассмотрении этих "программ" складывается впечатление, что они отражают социальные интересы тех слоев, которые в годы эвакуации путем "теневой экономики", злоупотреблений, коррупции нажили крупные денежные средства, а иные обмениваются легализовать свои капиталы, направлять их в русле частного предпринимательства.

Методы работы экстремистских групп отличаются изощренностью. На вооружение берутся захваты, угрозы, подлоги, обман, фальсификация, наложение оскорбительных ярлыков на людей, оказавшихся на пути амбиций и вождений экстремистов.

Глубоко противоречит правовым нормам и развивающемуся в нашей стране демократическому процессу уже сама процедура создания организационной структуры так называемого "народного фронта за перестройку и возрождение". Историко-мемориальная комиссия, от имени которой пошла кампания за создание "народного фронта", образовала так называемый "Комитет 58" /по номеру статьи Уголовного кодекса РСФСР, по которой, в 30-40-х годах осуществлялись репрессии/. Президиум фонда культуры отвергло это предложение. Тем не менее комиссия ярко выраженным образом создала этот комитет, а газета "Литаратура і мастацтва" опубликовала его программу.

Как показали последующие события, вся возня вокруг "Комитета 58" была откровенным прикрытием экстремистских групп З.Позняка/научный сотрудник Института истории АН БССР/, М.Лубенецкого/педагог/, В.Вечерко-/ассистент кафедры белорусского языка педагогического института им. Горького/ для достижения далеко идущих целей.

На собрании /19 настрычніка ў Доме кіно - рэд./ были созданы атмосфера, когда любой намек на здравый смысл подвергался трауле, улюлюканью. Штурм эйфории настолько захлестывал собравшихся, что они утрачивали способность трезво оценивать свои слова, действия и их последствия. Специально подобранные холенные парни из "Талаки" пытались даже применять силу, чтобы закрывать рты и уводить с трибуны оппонентов, пытавшихся выразить несогласие с застеночной провокацией.

Одна из целевых установок экстремистских групп - прорвать призывы "народного фронта" в широкие слои населения. С этой целью было задумано провести 30 октября с.г. под прикрытием религиозного праздника "поминовения умерших "Лязды" массовый митинг, с тем чтобы опять же под кумом на Куропатах рекламировать лозунги о создании "белорусского народного фронта". С целью обеспечения общественного правопорядка органы Советской власти г. Минска были вынуждены принять соответствующие меры пересечения действий, выходящих за рамки закона.

Довольно четко определилась тактика, методы действий экстремистских групп. Для реализации своих далеко идущих политических

целей и амбиций они спекулируют на памяти о жертвах репрессий, вводят в заблуждение общественное мнение, маскируют свои идеи и цели под установки и требования ХХ Всесоюзной партийной конференции, разлагают о новом политическом мышлении, разрывая его субъективистскими, далекими от науки суждениями. Один из излюбленных приемов - объявлять знание приемлемую повестку дня очередного собрания, диспута, а проводить сомнительные резолюции, призывы.

Следует иметь представление о ближайших намерениях экстремистских групп. Они высказываются за создание в трудовых коллективах опорных ячеек "оргкомитета народного фронта" и предпринимают в этом плане настоящие попытки проникнуть в заводские и сельские трудовые коллективы. Ставится цель выбить из рук партийных комитетов средства массовой информации, всячески внедрять в редакции "своих людей" - верных осведомителей и информаторов. По всем каналам самиздата ведется беспардонная дискредитация партийных и советских органов, травля их руководителей. При этом сплошь и рядом допускается ложь, dezинформация, подтасовка фактов и другие недостойные приемы из арсенала худших времен.

Складывающаяся общественно-политическая обстановка в республике требует повсеместного усиления идеологической, политики-воспитательной работы, ее конкретизации.

С этой целью необходимо во всех городах и районах, в коллективах трудящихся создать специальные идеологические комиссии, на которых возлагается повседневный контроль за состоянием общественно-политической обстановки, выработки и осуществления оперативных мер по ее усовершенствованию. Обязанностью комиссий является внимание и постоянство на учет всех экстремистских элементов и групп, постоянная работа с ними. Особое внимание следует уделять организации индивидуальной воспитательно-профилактической работе с лидерами экстремистских групп. Практиковать заслушивание их отчетов в трудовых коллективах с личным вкладом в перестройку, решительно осуждая их незрелые выходки и позиции. Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на руководителей и секретарей парт-организаций, где работают или учатся такие люди.

Во всех партийных организациях целесообразно принять бесотлагательные и эффективные меры по дальнейшему усилению партийно-политического влияния на трудящихся и молодежь с учетом характера момента. В партийных комитетах и бюро проводить индивидуальные встречи с родителями членов самодеятельных клубов и групп молодежи, в которых раскрывать суть опасности националистических устремлений их детей. Повысить требовательность к родителям-коммунистам за нравственное поведение и поступки их детей, за идеально-политическое и моральное воздействие на них.

В вузах республики, научно-исследовательских институтах АН БССР крайне важно рассмотреть вопросы отношений к "народному Фронту", а также меры воспитательно-профилактического характера, направление на предупреждение проникновения в студенческую, научную и преподавательскую среду экстремистских элементов. Повысить ответственность преподавателей, коммунистов за состояние воспитательной работы в студенческих коллективах.

Обкомам, горкомам и райкомам партии, Белсоюзпрофу и его подразделениям на местах следует глубже анализовать морально-политическую обстановку в коллективах, вместе с партийными организациями с учетом меняющихся условий разрабатывать и осуществлять эффективные меры влияния на людей. При этом обращать особое внимание на удовлетворение повседневных нужд граждан, внимательно относиться к их обращениям в партийные, советские, профсоюзные и хозяйствственные органы по личным вопросам, всячески переосекать попытку бюрократизма и волокиты в работе с людьми.

Редакциям республиканских и местных газет, журналов, телевидения и радио поручено готовить и публиковать материалы, раскрывавшие обстановку, складывающуюся в районах Белоруссии, которые граничат с прибалтийскими республиками, выводить на чистую воду разного рода экстремистские выходки и явления, широке используя при этом общественное мнение.

В течение ноября-декабря с.г. пересмотреть и внести изменения в составы редакционных коллегий газет и журналов и обеспечить персональную ответственность их редакторов за уровень публикаций. Редакционные коллективы укрепить профессионально подготовленными, политически зрелыми кадрами. С журналистами, допускающими идеально-неправильные взгляды и позиции или сотрудниками с экстремистскими группировками, проводить соответствующую индивидуальную работу.

Руководителям всех коллективов, где имеется инженерная техника, ввести жесткий контроль за ее использованием, решительно пресекая все попытки к "самиздату".

На базе университетов марксизма-ленинизма, обкомов КПБ организовать учебу партийно-хозяйственного и идеологического актива республики по проблемам развития и совершенствования международных отношений, национального языка, истории и культуры, вести работу по воспроизведению их глубокими знаниями по этим вопросам, уменьши противодействия демагогам и экстремистам.

Вся идеологическая и организационная работа в трудовых коллективах в нынешней ситуации должна быть направлена, с одной стороны, на дальнейшее повышение трудовой и производственной дисциплины, рост эффективности производства и, с другой стороны, на заслуженную работу у наших людей негативного отношения к так называемому оргкомитету за создание "народного Фронта", какова убежденных берцов за истинную перестройку, за дальнейшее развитие и совершенствование социализма.

Вер у будучыні Беларусі, у адраджэнне твойго народу! Не дай нікому зміцняць з цябе гэтую веру, нагледзячы на ўсё, што было і будзе. Хыбі так, як быцшам уся будучым і лёс Беларусі заляжаў толькі і виключна ад цябе, як быцшам толькі ты адказваў за гэта.

Сказ пра Саўку Паўлава і групу хуткага адпоро

Ад рэдакцыі: Нягледзічы на перабудову і галоснасць, жыве ў Беларусі традыцыйная літаратура. Пасля славутай пазмы "Лысан гары" /некалькі выданні/ у СНД, ФРГ, ПНР і, урэшце, у 1988 г. у Менску/, з'явілася новая пазма - "Сказ пра Саўку Паўлава...", якую пралануем уваже чытачу. Гэты сатырычны вадгук на апеніні падзеяў ў Менску сведчыць аб тым, што эзеніні праражмы вымліканы не толькі непакой і пратэсты, але і смех. А смех, як вядома, зборам больш надзеінай чым паліцайскія палкі...

Час миняення, прыносіць
Імат навін нязыкных ён:
Дэмакраты, галоснасць
І "свабодны мікрон".
Несвярдзілы ўсход пісунь,
Мітнікуюць там і тут,
Дабіваюць сталіністу.
Над начальнствам ледзянія суд.

А ў нашым родным краі
Растаўляе зноў сіло
Звычна подлая, старая:
Толькі б піхе ўсё ў нас!
Хочь як быццам бы і ў нас
Перамені робіць час.

У прэм'еры і ў міністры
Касцюком палеслі ў ход
Інжынеры, трактарсты -
Мінскай выпечкі народ.
Хто калісь ім лазіло падзіў
І напіткі падбіраў,
При пасадзе і акладзе -
Кіраунік дзяржаўных спраў.

У расчыненых дзверы
Да сваіх таварысў
І Пачамнікаў Валера
Ідэолагам прыходу.
Пастаноў высокіх жыку
Ен даўно ухо каўтаў
І тыму мілкіх книжак
Год пятнаццаць не чытаў.

Ды якраз ад перападкі
І ад крітыкі і кіні
Адпраўляўся на рыбалку
Хітраўсан стары Кузьмік.
І пакінуў ён Валеру
Сметнік значнага памеру.

Нібы мухі, сметнік гаты
Абсцадаў народ такі:
Кампазітары, паэты,
Рэжысёры, мастакі.

Кожны атосьці там куруніш.
Ды нача па ўладзе лупіць.
З гэтай тлумачы аравай
Не спраўлянецца Баро.
Хто з іх левы?
Хто з іх правы?
Дзе ў іх штык?
А дзе піро?..

Вона, ім ідайны порах
Надмачнай заморскі вораг
І смарчкі-інтэлігенты -
Белай гвардіі агенты...
Хоць настрой Валеры падаў,
Поўз уніз на тармазах,
выручаў Савельев Паўлава -
Пралаганды вечны заг.
Дзялазіты і жывучы,
Ен тримаў ад пресы міць,
Добра ведаў, як прымужчыць,
Прычаміць, забараніць.
Ен надзеіны, як фінансы,
Час ідзе, я ён без змен...

Не хаваючи дзверу,
Дыу парадку ён Валеру:
-Хочак мену ѹпёхна меней -
Мэр гарні чухоне жменій.
Траба мошна рука.
Групу хуткага адпоро
Згарбозум пры ЦК.
Каб не мы маэгі упраўлялі,

І рабілі паварот -
Навукоўшчы, генералы -
Адукованы народ.
Ледзь зауважым дзе заразу.
Падключаем іх адразу.
А патнешнік Адамовіч,
Мы ў адказ ёму - адмовінъ.
Хай уведае Алеся:
Не не просім, дык не лезь.
На Вічорку і Вітумку
Хутка знойдзем мы заглуваку.
Я ў "Вічорцы" растаўку...
Прынародна "Талаку".

Хоць Пачамнікаў нібытка
Чуў сібе, ды быў гатоў
Да бліжайнага знайдства
Запрасіць "бараўбітой".
Весь лінія падлёрлі сценку:
Філімонав, Дамірад,
Ульянавіч, Ігнаценка -
Дружны, волытны атрад.
Задаволена і тула
Інструктаж чакала група.

Знай Пачамнікаў:
"Не густа.
Зокадрон бытых вялік.
Так з духоўкам распустай
Мы не справімся нікі.
Як гаворыць, не гейки,
А старое гуано..."
- Ну, а трошкі... маладзейных
Не чутно і не відно?
Зразумеў прамашку Саўку:
- Прадугледжана дабаўка.
Мы Станкевіча падключым,
Каб не надта быў калочым.
Хай падкіне нам фактуру
І засвекіць "агентуру",
Тых, які сноўдаюць па скверу,
Асмяялемя не ў меру.
Весь, хто "бомбачкі" пуліе,-
Воўн, Вягун і Пепелкев,
Заклікаюць ямат гадоў:
"Бі мандзімаў і хідоў!"
Калі траба, ёсьць давескі:
А. Бакко і А. Залескі...
Даснь Маскве і Рызе фору
Групу хуткага адпоро...

Стала мотанна Валеру
І падумаў ён: "Аднай
На якую мне халоду
Гэты чортай кавадак?"

Папрасіцца б мене ў адстаўку.
Пенсіённыя дады
На чале з халезнім Саўкам
Завідуць мене куды?"

Ды навад вяртацца позна:
Абвіччае Саўку гроозна:
- Групу хуткага адпоро
Німа гнуткай апора.
Адбіраем фактамі ў фонды -
Адкрываем вам спенфонды.
Слава Выкана ў заніце -
Экон ідзе з усіх баку.
Дык яго ўм глямазніце
У падткоже, міх радкоу.
А Тарасава і Суну
Петрасіце нібы груму.
Вудзе ўласнай контру мала,
Давалляем бінь Нагала...

Група ўзвядзіць вочы ў неба,
Кожны чаша дадамо:
- Калі траба - значыць траба!
Нам яно не ў перамо.
І даречы, без прынукі,
Хоць ён нам ні свят, ні зинь,
Мы гатовы на паруці
Сёння ж Хадава узмыці!..

Адаслаў дэндоў Валера,
Начасаў пусты прыбор:
- А ў іх ёсьць якая мера?
Ці не будзе перабор?
Во прасіў жа Сакалоў
Брань у бойку мене калоў...
Супакоў Саўка: - Это ти,
Не грывомся ні ў чым.
Гэта ўсё - масе турботы,
Я ўсё ўзважу і ўлічыў.
Імат наперад мне видома.
Я за гатулькі гадоў
Перакім у гэтым доме,
Можа, ста перабудоў.
Косткі мне перабіралі,
А цяпер, скажыце, дзе
Левакі і лібіралі?
Я ж сяджу, як і сядзеў.
Я б і сам якога гада
Кулаком гатоў прымбіць,
Толькі нельга мене - пасада,
А нутро даўно снірбіц.
Пакачаў увалі ў брудзе
Я гербі іх і снагі б,
Ну наўбо Вірам ўсідзіц
Пралятарскі перагіб?..

Ах спадохаўся Валера,
Як клякоча Саўка злом:
"Гата ё ми такога звера
Зберагасем пад крылом".
Прыхаваў свой позірк колкі
І на выхад выдаў "пас":
- І не страшна аміколькі,
Калі грымнуць у аддзял?
Саўка хмыкнуў: "Вожа мілы,
Ен хвалішча ў хурбе".
- За мяне такі сілы,
Што не скідзіся табе.
Як дастану з сейфа папкі,
Дык усе падмынку лапкі.
Што казаў, дзе паміліўся,
З кім якую чарку піў,
Што прадаў і што купіў,-
Нібы пчолы мед у соты,
Мне яксуць усё сексоты.
Будзе траба, без затрымкі
Гата я аддам у друк
І ў Маскве - не без падтрымкі:
Всёць стары сібрук - Сібрук...
Што х, - сказаў Валера - сконду
Я даю на групу згоду...

І пайшла пісаць губерні -
У "Вічорцы" і ў "Звяздзе".
Хоць усіх ад глупства зверне,
Група дружна рэй вядзе.
Нібы застайкі сарвала,
Не змянжаюць крумкачы -
Кандыдаты, генералы,
Адстаўнікі стукачы.
Заключэнні і прадмовы
Да гісторый і мовы,
Рэзалиюні, апакні -
Хоць адразу стаў да спенкі.
Падыход амаль што царскі,
Як вучму Абецадарскі.
Не пазаў зусім забедні,
Пер у першым рады
"Палітычны субсидендкі",
Што віячу на ўсе лады.
Пачытаца яго, дык здуру
Не захочаш нават жыць:
Падрыўнок агентуркай
Навакол усёх кільца.
А народ дурні і сонни
Не далептрніц - справы швах:
Тут націзмы, там масоны,
Родны пад трачынці па швах.
Публікізміні Мальдаіс
Падарваў марксісцкі базіс,
А няголені Садеўскі
Адмалуле ўплему маскоўскі...

Ды з падтрымкай нехта глуха,
Хоць бы дзе радочкі два.
І нароўшце заварухай
Абурилася Москва.
Атрымалася наўпраўка,
Нечакана бліскуну гней
І тады з інфарктам Саўка
У бальніцу загрымее.
А за ім нібыта чэмі,
Зубы сцішылі на бигу,
Плітанулі на длaczонне
Пепелю і Багуні...
Скіс разгублены Валера:
"Мне ёсё гата - ўбіны лес,
Лепк бы я дзялліў кватэру,
А не ў гаты нетры лес".
І каб данъ якую раду,
Весці спраку прамічком,
На сябе сабраў нараду,
Лескуну грозна кулачком:
- Вое ідэйны нам наесцца
Ах на злому галавы.
Ты куды глядзіш, Русецкі?
Што тыробі, Канілавы?
Як яхма на месцы Саўкі,
Дык залезлі ўсе пад даўкі.
Бескантрольна Екель Лёня
Што з трывуны балабонет!
Клінічна сбіння х у кантору
Групу хуткага адпору.
Перагледзьце ўвеса састаў,
Каб ён больш разумны стаў,
Каб удараў наіхутчайшы
Прычаміні хвости "Тутэйшым"
І разнесні на шматкі
Пачынанні "Талакі".

Скрыгатнулі злосна хорны
Пад блакітаскай рукоў,
Каб растроўчыць непакорных,
Адабраць у іх спакой.
І пасміналісі "крупы"
І з'явілася "мука"
І прысуды пізь група
І гаруе "Талакі"...

Далажылі гата Саўку -
І паймоў бы на папраўку,
Энou вірнуўся ў родны строй
Ризам з гвардийскай старой.
Энou дратунцы гоняр, паміца,
Энou лупішунцы, ганіца, плямі

А наўшчынна хімера
Выцірае пот з ілба:
Дзе тут Саўка?
Дзе Валера?
Дзе Фаро?
Дзе Барацьба?
В-за чаго ўсцалася бура?
Хто пагроў на ёй руку?...

Беларуская культура
Плача ціхенія ў кутку...

Відэымак Лысагорскі-Менкам

"Кожны чацвёрты" і Курапаты

Ад рэдакцні: Першая публікацыя пра Курапаты /"Лім", ЗІІ 1988/ змабілізавала Саўку Паўлава і яго калег /гл. паліпраднікі тексты/ да дзесяніні, якія павінны былі аслабіць уражанне аб злачынствах сталінізму. Невыпадково ад ліпеня 1988 г. энou даволі часта пачалі з'яўляцца ў газетах артыкулы пра немецкіх акупанттаў і беларускіх "саудзельніках у злачынствах" - своеасаблівы кампазіцыйны прафіль і хлускі. Маўлю, глядзіце "экстремісты", якіх ў вас карамі, на якія глебе вы вираслі... Таму рэдакцні размнілі надрукаваць даклад доктара Ю. Туронка "Кожны чацвёрты" і Курапаты, прадстаўлены куторам 14 снежня 1988 г. у Варшаўскім клубе БГКТ. Тэжот друкуненца паведле запісу на магнітаденную плёнку.

У снежні 1943 г. выконваючы абавязкі генеральнага камісара Беларусі СС-групенфюрер Курт фон Гётберг абавязкі стварэнне Беларускай Цэнтральнай Рады. Неўзабаве паявілася ў Менску партызанская лістоўка пад загалоўкам "Аб зборнічы здраднікаў і аб тым, што налігаў Гётберг". Лістоўку атрымалі і сам Гётберг, які загадаў не перакласці на немецкую мову і выслаць у Берлін. Сёння яна захоўваецца ў многіх архівах свету ў фондах т. зв. Александрыйскіх мікрофільмаў /амфр: T-454, ролік 93/.

Запіскаўленне Гётберга лістоўкай выклікала пададзенак у бы інфармациі аб тым, што акупантам "забілі, павесілі і спалілі жывімі" звы 2 мільёнаў чынхареў Беларусі. Незвычайнай гатай інформацыі збіровіў не сам факт націзмскага генападыду /аб якім Гётберг, як ідэіз з яго разнісбраў, ведаў наёгара за партызан/у/, але ўпершыню пададзеная келькісцю зняičаната насељніцтва. Паколькі за умовах падпольля партызаны не маглі займацца статыстыкай генападыду, гэтая інформацыя разглядалася немцамі як сродак партызанскай пропаганды і выкаручалася для выпрацеўкі адпаведных метадаў пранагандысцкага супроцьдзеяння.

Аднак пададзеная ў лістоўшчім лічбе выкарыстоўвалася не толькі для патрабаванні пралаганды, але адыграла значную ролю і пасля вайны. Ёсць ж як чысць выданні лістоўшчі да канцы акупации заставалася прымілана начэ юношы месець месяцаў, таму неузабаве пасля вайны колькасць ахвяр нацысцкага генадзиму ў Беларусі была пакіянічана начэ на 10% да 2,2 мільёна. Менавіта такая лічба была предстаўлена падчас судовай расправы над гітлергаўскімі злачыннамі, якія адбыўваліся ў студзені 1946 г. перед Венскім Трыбуналом у Венску. Такім чынам было ўтрымана сцверджэнне, што ахвяты змянчылі 20% даваеннага насельніцтва БССР /9,2 мільёна/ ў сучасных граніцах/, іншыя жаўжчы, ахвяры нацысцкага генадзиму стаў амаль кожны чацвёрты жыхар Беларусі.

З цягам часу пытаннем колькасці загінуўшых занікаліся даследчыкі, аднак іх аценкі не павярхдали верагоднасці даных партызанскіх атабістуў. Апрацеўвачы ў канцы 40-х гадоў матэрыялам для Вялікай Савецкай Энцыклапедіі, яны пісалі аб вялікіх венскіх страхах насельніцтва Беларусі, аднак не акраслівалі іх колькасці, хаваючы данные аб 2,2 мільёнах загінуўшых дафну быў спублікаваны /гл. Вельская Сова. Знк., т.ІІ, Масква 1950, с. 476 і 491/. Не пагаджаўся з партызанскімі данымі і прафесар Янук Ракаў, які ў 1953 г. ацаніў колькасць змянчаных нацыстамі жыхароў Беларусі "на сотні тысяч" /Белорусская ССР. Очерк экономической географии, Менск 1953, с.89/. Цікава заўважыць, што нават старшыня Савета Міністраў БССР, К. Мацураў, пісці партызанску аценку значна перабольшчыў. Выступаючы ў лютым 1955 г. на сесіі Вярхоўнага Савета ССР, ён акрасліў лік змянчаных ахвярамі насельніцтва Беларусі на "каля 1,5 мільёна" /"Навесті", № II 1955/. Уроцце справа забыталася да таго, што ахвяры пададзенай у 1958 г. "Гісторіі Беларускай ССР" пакіянілі за лепшое ўбійстві мяучаннем гэтас пытанне.

Як бачым, на прашыгу многіх паславаненных гадоў, спробы партызанскіх афіцыйных даних і больш реальнага предстаўлення колькасці ахвяр былі безвыніковымі. Ігнараваліся нават больш паміркоўныя аценкі Мазураўца, які неузабаве пасля свайго выступлення ў Маскве, стаў першим сакратаром ЦК КПБ. Паніцце "жонкага чацвёртага" стала ўсесарадным лозунгам, прашыгалася функцыянерамі з афіцыйных выступленнях, мастакамі літаратуры і публіцыстычні, на ім выхоўваліся школьнікі і студэнты, пралагандавалася яно не без поспеху і за граніцамі. Гэты пропагандыстычны лозунг з усёй сур'ёзнасцю паўтараўся "Свабода", кіеўскі "Беларус" і іншыя беларускамоўныя часопісы на Захадзе. А некаторым публіцыстамі ў мартыралагічным захапленні лёгкай рукой пакіянічылі памеры генадзиму нават да "жонкага трэцяга" /польская "Крытыка", 1988 № 27/.

Усе ж гэтыя поспехі афіцыйнай пропаганды не супакоілі даследчыкаў і не ліквідавалі разнабою. Траба было нешта придумаць, каб пытанне нацысцкага генадзиму на Беларусі выглядала адназначна і не вызыкала сумненняў. Відзець, доўга аб гэтых думках ў кабінетах беларускай сталіцы і уроцце ў 1964 г., г. зм. праз дванаццаць гадоў пасля вайны, было скончана ў часлівасці разненне. Яго предстаўленне было даручана вясілю Раманоўскаму, які спрабаваў пагадзіць паклонікаў дагматыкі з прыхільнікамі науки.

Спасылаючыся на неакрасленыя конкретна архіўныя матэрыялы, Раманоўскі ўпершыню раздзяліў ахвяры генадзиму на дзве катэгорыі: мірных жыхароў Беларусі /І409225 чалавек/ і савецкіх венскапалон-

ных /І00091 чалавек/ - гл. яго "Саўдзельнікі ў злачынствах", Менск 1964, с. 161. Верыфікацыя предстаўленах Раманоўскім даных аб венскапалонных немагчымы, але ў разглядаемым выпадку ніякіх такіх неабходнасці, паколькі загінуўшыя венскапалонныя, як правіла, не былі жыхарамі Беларусі і, хоць згінулі на тэрыторыі Беларусі, іх смерць не ўплывала на не дэмографічныя страты. З другога боку, венскапалонныя беларускай нацыянальнасці летам і восеннем 1941 г. адпускаліся самі. Вясной 1942 г. немцы зноў іх пакілі ў лагеры, чаму аднак, макчы на ўзве ўсіх жыхароў лёс сваіх гавароў, якія не падпрадказваліся і ўцілі ў лясах, сталі партызанамі. Прэуда, потым гінулі і яны, але гінулі ўже са зброяй у руках, а не як мірныя жыхары.

Не парушаючы "неабвержную" лічбу 2,2 мільёна, Раманоўскі задаволіў патрабаванні зацікавленых органаў, аднак раздзяляючы яе на дзве катэгорыі пациярпейшых, першыму іншую важную дагму: 1,4 мільёна змянчаных цывільных жыхароў Беларусі гэта ўжо не 24% як даваеннага насельніцтва, а 15%. Такім чынам аргументаваў чынама "жонкі чацвёрты". Можна думыць, што гэта патрабавала спрача верагоднасці страт цывільнага насельніцтва ў гады нацысцкай акупации і ліквідаціі разнастайніх спекуляцый вакол данага пытання. На гэтым паказвае незвычайнікі дакладней падлік змянчанага насельніцтва да можнага чалавека ва ўсіх абласцях Беларусі. Такім дасягненнем статыстыкі не можа пакіяніць ніводная єўрапейская дэнракава.

Аднак, у адрозненіе ад венскапалонных, можам паспрабаваць прaverыць верагоднасць предстаўленах Раманоўскім даных аб колькасці змянчаных нацыстамі цывільнага насельніцтва Беларусі. У першую чаргу адкажам на пытанне, паколькі зменыліся за три гады ахвярамі ўжо не насельніцтва. Вось жа, паводле даных на канец 1944 г. складала яно 6265 тысяч, тады як напірадліві вайны /чэрвень 1941 г./ - 4200 тысяч /ВелСЭ, т.ХІІ, с.57/. Такім чынам за гэты час насельніцтва зменыліся на 2935 тысяч. При тым трэба ўлічыць і туго акалічнасць, што ў другім паўгодзі ў 1944 г., ужо пры савецкай уладзе, але якшо ў ўмовах венскіх дзеяній, міграцыя цывільнага насельніцтва ў Беларусь і з Беларусі была неіматлікай і найхутчы зрулаваўшыся.

Ціпер паспрабуем разгледзець якіс 2,9 мільёна жыхароў, якіх не стала на Беларусі ад чэрвеня 1941 да ліпеня 1944 г., паслядоўна абавіраючыся на савецкую дакументацію:

Звакураваныя летам 1941 г. у савецкі тым	-	каля 1500 тыс.	I
Мабілізаваныя ў Чырвоную Армію летам 1941 г. - звы	500	"	2
Ахвяры нацысцкага генадзиму	-	1409	3
Вывезеныя ў Нямеччыну	-	378	3
Мабілізаваныя ў Чырвоную Армію ў ліпені 1944 - звы	600	"	4
Вывезеныя праз "Віцебскія вароты" у савецкі	-		
тый летам 1942 г.	-	35	5

Разам - звы 4422 "

Предстаўленыя даныя не ахопліваюць усіх страт насельніцтва Беларусі. Траба таксама улічыць вязніў забітых летам 1941 г. савецкіх ахвярнікамі ў турмах і падчас звяжунін, ахвяры савецкіх

і польських партизанів, тисячі іншої і іншак, які влітку 1944 р. виїхали на дипломатичну службу у Німеччину і десантні тисячі людей, які під час наступлення Чиркової Армії летом 1944 р. евакуувалися на Захід. Варто згадати і ненафімована страта, якій були нанесені населенню та ходи французької армії німецьких і савецьких війск летом 1941 і 1944 рр. і Україна, адже були натуральні пристрати населення за час експлуатації. На жаль, деступними криміні не виявляють цих категорій страт.

Національна зразумільність, що сума всіх пасивних категорій статі населення відповідає їх агульному знищенню. У той же час, як паказані тільки що предстаутелні данні, келькісці жыхарі Беларусі евакуувалих у савецькі табори, мобілізованих у Чиркову Армію, вивезених у Німеччину і ахвір нацистського геноциду складає разом збільш 4,4 мільйонів, перевищуючи на 50% агульне знищеннє населення /2,9 мільйона/. У зважку агримілізації звичайної недарчності, яка і примусила доследчика викликати фальшивими елементами гета "статистики".

Накільки данні євакууваних у савецькі табори, вивезених у Німеччину і мобілізованих у Чиркову Армію відповідають на більш верогідним документальними криміні, та такім сформуваним зображенням ахвір нацистського геноциду. Тому, навіть пакоже, у зважені час була савецькі специалістами предстаутелні нові данні ахвір нацистського геноциду - "збільш 750 тисяч", що паказані в газеті "Голос Радзімы" /27 XI 1986/. Можна думати, що гета, зменшена змільшуванням у паралізовані з даними Раменоускага, ацінка більшій до супрауднісці, хоча їхні криміні перебельшана.

Перегляд келькісці змінчаних нацистами цивільних жыхарів Беларусі /з 2,2 мільйонів да 750 тисяч/ не може засомнівати характеру гітлеризму, накільки маральні неістотні ці яго ахвірами була одна тисяча із сотні тисяч беззаборонних, невінаватих людей. Якак ж тільки була причина перебельшвання савецькімі уладам келькісці гета ахвір, причина фікши, якій працягвалася ціліми десниці? Скажі, колії стали відомими хахлівасці сталінського геноциду, адже на гета питанні даволі просто. Що ж, паспрабує їх аргументувати:

На-перше - згадані партізанська лістоўка свідчить, що келькісці змінчаного нацистами населення була акрэслена як із умовах акупації, а гета зазначає, що яна не була результатом падліку Надзвичайної камісіі па рэследаванні гітлераўскіх злочинстваў, а указаній, які партызанская штабістка атрымалі ад сваіх улад, найхутчай органаў НКВД.

На-другое - гета згадані адносіліся і да Надзвичайної камісіі, ад чым свідчить факт, що у 1946 р. яна могла толькі "уда-кладніці" раней заплановану лічбу да 2,2 мільйонів, вітчна пакінчівши ужо несумненна видомую приблізімую фактичну келькісць ахвір нацистського геноциду у Беларусі прыкладна у 3 рази.

На-трэціе - устаноўленая такім чынам лічба пакінна була ахвір не толькі гітлераўскага, але і сталінського геноциду, адже згадані юхнені савецьких улад переклассі ахвірнасць за свае злочинства на національных акупантав.

Сімвалам сталінського геноциду стаі Курапаты, дзе у 1937-1941 гадах загінула як кулірнікава здатність збільш 100 тисяч чалавек. Пра гэті свет пачу толькі у 1988 р., аднак на Беларусі, дзе таих Курапату было нічала, ведалі ён іх даўно і, па мягчынені, іхненілісці заслуживають заслужністю. Такія мягчынені ўніклі у час національної акупації і менавіта тады з'явіліся перымі ахвірні келькісці ахвір сталінізму, якіх у агульных рымах адпавядалі пасімінну павеліченію савецкімі уладамі памераў національных злочинстваў. Так напр., Алеген Калубович, выступаючы на другім Ісцебеларускім кангресе у Менску, келькісць ахвір сталінізму аціньваў на 1,8 мільйона /гл. "Другі Ісцебеларускі Конгрес, Мінск 1994", с. 64/. Ёсё ж, для заходніяга свету гэта была толькі "французская пропаганда" і "антисавецтвіе", накіраваныя супроты земнага сасозніка. Сэн-Міхэль, гэтая ацінка падцярджаецца менскімі афтарамі, пры чым некаторыя лічыць не нават занадта паміркоўнай. Так напр. Вісіль Быхаў гаварыў пра "мільёны безъменных людзей Беларусі... пакінчаных у гады сталінізму - без зіны, без права, без следу ў народнай памяці" /"Літаратура і мастацтва", 28 X 1988/. На нашу думку, ацінка Быхава перабальвана, а звестка пададзеная Калубовичам бліжэйшая да супрауднісці.

Аднак, на добры лад, сутнасць справы не ў статистычнай даннінасці, і нават не ў тым, що на рахунку сталінічных болях змінчаных цывільных жыхарів Беларусі, чым на рахунку націстаў. Разглядаючы гэтася пытанні, А. Варава выказаў погляд, що "геноцид супроты уласнага народа і гітлераўскі фашызм - з'явы, бяды, аднаго парадку" /"ЛІМ", 10 VI 1986/. З пункту гледжання расташтвані ахвірума таталітарызмамі агульначалавечай маралі, гэта несумненна так. Ёсё ж, такое супрадрэжнне не вічэрпвае справы. "Што такое ці зічнае змінчэнне чалавека ў паралізовані з духоўним? - пытас Валянчіна Коўтун - Даўшчыны гулькі... Вось жаді ў народзе, панове, змінчаніе духа слабоды, пытка да асвяты, калі хітра і настойліва падточваючы карані зіччыны... Вось тады, панове, супрадум смерці!" /В. Коўтун, Крык мілісарнісці, Мінск 1988, с. 95/.

У гета згаданіх не было аналогіі ў дзеяннях ахвірума таталітарызму на Беларусі. Праўда, націсты змінчілі сотні тисяч людзей, але адначасова національная цывільная адміністрацыя зрабіла нічала і для развіцця національнай свядомасці беларусаў. Беларуская мова зноў заняла належны ёй месец у адміністрацыі і іншых сферах грамадскага жыцця. Школы, культурны і выдавешчны дзеянісці мелі выключна беларускіхарактер, устаноўвалася національная сімволіка, а маладое пакаленне ў рэдакці Савета Беларускай Моладзі выхоўвалася ў духу пакінні і любові да роднага краю, роднай мовы і культуры.

З другога боку, сталінічна зрабіла ёсё мягчынене для духоўнай кастрацыі беларускага народу і яго русіфікацыі. Беларуская мова была заснана на першым грамадскага ўжытку, паслядоўна і настойліва прызвівалася да не пагарда, забівалася гістарычнай паміць народу і яго національнай свядомасці. Ёсё гэта ахвірума змінчыло лігвідніцу /мовазабойствіе/, які дапаўніў фізічнае змінчэнне /геноцид/ і ёсё націму народу ту "супрадум смерці", пра якую пісала Коўтун. Такім чынам поўнае паралізованне націому і сталінізму не магчымае толькі ў катагорыі геноциду, без уліку національнай культуры і свядомасці. Сімвалічны і сімвалічны паказчыкі у гета сферы можа пастаўжыць той факт, що у "зняволенай" сталіцы Беларусі ёсё зноў былі беларускія, а ў "зімваленай" - расейскія.

Викрій масових магіл у Курапатах викликала у Беларусі значні грамадські розриви. 19 червня 1986 р. відбувся іматьєвиччы мітынг у Курапатах, у верасні було створено Камітэт "58", а 19 жнівня відбулося засідання Камітета "Мартираў Беларусі". Асноўнаю задачу гэтага грамадскага руху сконцентраваны на устаноўленні колъксаціі і памяці ўсіх загінувших у час масавых забойстваў і терору на тэрыторыі БССР, Віленччыны, Смаленскай і Бресточчыны, выявленні іх арганізатораў і выканалаўцаў, вызначенні мескай забойства і пахаванні ахвяр, а таксама стварэнні меморіала памінку і помнікаў павінных забітым людзям.

Але адначасова актывізіваліся і ахвунікі таямніц масавых злачынстваў. Ужо у чэрвені, неўзабаве пасля вікрія Курапатскіх магіл, з'явіліся спробы дыктультаўца грамадскага руху, імкненні прымініц рэакцыю грамадства, памяць і значніе злачынстваў сталінчыны. Напледзячы на гэтых намаганні, пакураў слава Курапатаў размылася па Беларусі, Савецкім Саюзе і свеце. На фоне гэтых падзеяў стварение Камітета "58" і таварыства "Мартираў Беларусі" викликала спрэд бюрократичнага апарту распублікі історычнага спрэд супроццядзяньні. Над яго дыктоўку 22 жнівня пачалася у Беларусі прэсавая кампанія вытрыманая ў "лепых традыціях" 30-х гадоў. Лэйтанская Камітэт "58" была аб'яўлена прывакацыйнай, самазванай, недэмократичнай і увогуле непатрэбнай. Было выказана меркаванне, што створанне дамі распублікі Літаратурна-меморіальны комплексу ў Курапатах, аналігічнага Катынню? А калі быць паследуючым, то траба ж бытва б адказаць і на пытанне, якое ставіць мільёны людзей, чаму не судзім энкаюдаістай, калі судзілі гестапаўцаў? Неўзело адна куля большіх спрэвіндзівал ад другой?

Такая пазіцыя кансерватыўных сіл на Беларусі мае свае специфічныя прычыны. Паслядоўнае вымудление злачынстваў спримкала б умнажэнне і пашырэнне уведамлення того, што сталінскі генадзім прымініў не аднозначна, а ў колькасным вымірэнні нават значна яго перавышай. Ці можна тады - думакі некаторыя - дазволіць на стварэнне величнага меморыяльнага комплексу ў Курапатах, аналагічнага Катынню? А калі быць паследуючым, то траба ж бытва б адказаць і на пытанне, якое ставіць мільёны людзей, чаму не судзім энкаюдаістай, калі судзілі гестапаўцаў? Неўзело адна куля большіх спрэвіндзівал ад другой?

Усё ж гэта толькі адна прычына, пры тым не найважнейшая. Як вядома, сталінчыны - гэта не толькі генадзім, але і лінгвішт. Тому неўзгадкова, што тая сілм грамадства, якія асуджаны фізічным зіччэннем народу, адначасовы выступаюць і супраць яго духоўнай смерці. Адсколькі зразумела, чаму прэсавая кампанія забороніць антыперабудоўчай Бандзе супраць Камітета "58" спалучалася з нападкамі на актыўістаў Беларускага Народнага Фронту, дзякуючы неформальным суполкам і арганізатарам "Дэндоў" - спрадвечнага Ден памінні, санткаванне якога 30 жнівня відбылося сіламі мільёны.

Аднак, як вядома, паліцыйская дубінкі і вадамёты - зброя малы надзеінай і безперспектыўнай. Тому, спреч гэтых сродкаў, была пущана ў рух новая порція старой палітграматы. 22 жнівня і ў наступныя дні ўсе распубліканскі і юлаўскія газеты надрукавалі артыкул "Задзяліні політычнага незвежества", у якім інспіратары і падпісаны под ім якобы імкнуліся перакананы чытачоў, што беларускае адраджэнне ідзіна звязана з немецкай акупацией. А гэта, пакідзе их задумы, павінна кампраметаваць сучасны адраджэнскі рух. Што ж, можна толькі павінаваць ініцыятараў артыкула з высокім палітычным "незвежеством", але і адначасова засумнівацца, ці спасылка на немен-

скую нацыянальную палітыку ў Беларусі зможе выклікаць намеркую рэакцыю. Занадта добра вядома сітуацыя роднай мовы і школы ў "зняволенай" і "вызваленай" сталіцы...

А палітычным спекулантам на ахвярах нацыянальных злачынстваў варты, у заблічы Курапатаў, удуманіца ў біблейскую мудрасць: "Па-куль вімеш трэску з зоха бліжнага, якімі бальку з зоха ўласнага".

І/ Беларускі Савецкі Энцыклапедыя, том XII, с. 163

2/ Там жа, с. 160

3/ В. Раманоўскі, Саудзельнікі ў злачынствах, Мінск 1964, с. 181

4/ Коммунистическая партия Белоруссии в революциях и решениях съездов и пленумов, том 3, Минск 1985, с. 479

5/ Народызмская барацьба беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Мінск 1959, с. 310

Юри Туровік

Заміткі ў сядзібі

У канцы лютага 1988 г. стала вядома, што ў Заходнеберлінскім цэнтры архіўнай документаціі заціклі 80 тысяч дакументаў першадзе ўніверситету Німеччыны. Як віні зынікі, невядома. Напірадлівое расцељаваныне нічога не дало.

На другі дзень у Ленінградзе ў бібліятэцы Акадэміі Навук СССР, адной з самых багатых у краіне, згарэў газетны фонд. Спадечны ўсе газеты першадзе сталінізму - з 20-х, 30-х, 40-х гадоў і Енічыя. Раней такі пажар /спадечны газетнага фонду/ адбыўся ў Кіеве.

У так званы застонік першадзе у 70-х гадах быў выдалены інструкція бібліятэкам на ўніверситетскі фонд і зынічэнны газет. На ўсіх бібліятэках - ад недымясных, раёных да распубліканскіх - адбываўся "чистка" фондаў. Асабліва пачырпелі газетам і часопісам фонды, тое, што з'яўлялася летапісамі свету. Малапісъменныя чыноўнікі, якімі звычайна напоўнены савецкія бібліятэкі, пускалі на макулатуру пад нох нават редкія выданні па гісторыі краін, дыяректары, літаратуру на замежных мовах /у тым ліку і беларускую, бо яна для іх замежная, асабліва калі на паштінчым/. Страты велізарныя.

Траба ўлічыць таксама, што усилінія спесіховы, дзе ляжыць пад замкамі "армітажаванай" літаратура, у тым ліку і ролігійная, увогуле не напірадлікоўваючыя бібліятэкам, у непасреднім КДБ. У іх свае інструкціі, паводле якіх яны могуць зымічыць практична любое выданье, пакінуўшы ад яго /да пары/ толькі адзін экземпляр. Аўтадафе ў бібліотэці мае не толькі таямнічы, але і дзяржаўна арганізаціямі харектар. Тому не схільняйцца выкідаць газеты! Зборайце і захоўвайце іх. Гэтым будзе зроблена паслуга для гісторыі. //

**МАНІФЭСТ
РАДЫ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ
да 70-х угодкаў абвешчаныя Незалежнасці Беларусі
25 сакавіка 1918 году**

Беларускі Народзе!
Суродны-Беларусы!

Семдесят гадоў таму, 25 сакавіка 1918 году, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, маючы мандат ад 1872 дэлегата Беларускага Народу, папоўненія «прадстаўнікамі» савецкай дэмакратыі нацыянальных меншасці», абесціла Беларусь - «у рубіках расыгніліх і лічбах перавагі беларускага народу» - «незалежнасць і вольнасць».

Трайця Уставніца Граматы падзвірдзіла «усе тыя правы і вольнасці грамадзян і народу Беларусі, якія былі абвешчаны Уставнічай Граматай ад 9 сакавіка 1918 году», а гаты: «свабода слова, друку, складу, забестовін, харчоў, роўных прав народу Беларусь» дадзімуючу свабоду сумлення, назначнасці асобы і памешканія ды пераданні зямлі бяз выкупу тым, што самі на ёй прадстоіць.

Рада БНР, прадастаўніцай світам Актам Незалежнасці супраць паддзялкій беларускай Расейскай і кайзераўскай Німецкай умоў аб паддзеле Беларусі, зазуяла, што «трыада слу́же дзяржаўны звязкі, якія дали малчы-масцы чужому граду паддзяліць і за Беларусь трактат у Берасці, што забі-вае наименне беларускі народ, дзеялія зямлі яго на часткі».

Хоць Расей з Німецчынай і аказалі мякобку, але абеддве яны, кожная дзеяла сваімі інтаресамі, вынісілі ворагамі беларуское дзяржаўнасці: Німецчына забечыла перад Расеем не прызначаныя іхнямі новым дзяржавамі сферамі на тэрыторыі былое царскае імперыі. Гэтак вось беларускай Расей разгадала сілюэт зборы Усебеларускі Кансграс у сініні 1917 году, а кайзераўская Німецчына пастаўлілася верхам да дзея-насці Народнага Сакратарыту (труду) БНР. Апроч гэтых двух акупантў, трэцімі «врагамі» «незалежнасці» Беларусь сталася Польшча, з яйным занятыннем да адрэзанні «свай» ўсёдзямя мямы з 1772 году.

У нароўным змаганні за сваю дэмакратичную дзяржаўну Беларускі Народ хадзі і не адаўваў свабоды ў незалежнасці, але замаціў саму ідэю нацыянальных дзяржаўнасці, прадміністраваў наўажанаўцы змагацца за ўжыкацьцілічныя гэтак і дзяялі. Ідэя незалежнасці заставіла ю надалей пупуляровадзі зоркай для патрэбута Байдзікічы. Гэтым іздзялам краінілася вернія сіны і доно Беларусі ў міжвоенны час падвалілі лініі падзелу роднага краю, гэты іздзял паказаў шлях да дзеяньняў гедамі Другое сусветнае вайны, бы застаяў і ў павоеваным парыядзе націянальны крыніцай для новых пакаленій патрэбуйті як на Байдзікічыне, гэтак і на Чужыні. Ідэя нацыянальных свабоды, дэмакратыі, роўнасці кіруюча і сучасныя афоронцы беларускіх і савецкіх Беларусі, дзе русыфікація атманская палітыка пастаўліла Беларускі Народ перад пагрозай дубовага вымирания.

Інсаны русыфікацыі ў тым, што русыфікація служыла расейскому імперыальству, расейскай экспланіі ў сівеце. Беларусы паміраюць у Афганістане, прадукт сельскага гаспадарства і прымісновасці Беларусі расомлеўца па цырокім сівеце, а тым самым жыццяства распілілі не забытчычыя гародніні, будзеўнікі — будзеўлімі матэрыяламі, лекары і дантысты — патрабовамі пропаратамі, хатнія гаспадары — рачамі штадбіннага ўжытку: беларускіх вучоных змушаныя карыстацца застаралай тэхнікай.

Ніходзі савецкі эконасты не давіў яшчэ на аснове канкрэтных лікаві матэр’яльнай выгады для Беларусі ад належання да СССР. Навадварот, савецкая цікоўра хавае статыстыку, хаб не гэткімі відавочнымі быў факт эксплуатации ды кошт маскоўскага імперыальнага. Бызупыненія пітварэнне савецкай пралаганды, што ў беларускую ССР завозіцца ў іншых распілікі СССР сырьеў і датыў ды што БССР экспартуе свае вырабы ў 90% ў 100 замежных краініх іншага не даводзіць, бы прайдзіць статыстыку імперту ў распіліку ды экспарту ўсе цікоўра хаве ўсю народу.

Беларусь распілівавацца па расейскай экспланіі не толькі матэр’яльна, але і духова, свай культуры. Праводзімая з Масквы кампанія супраць г. зв. ніканаклонства перад Захадам забірнулася для Беларусі ў из-

паклонітве перад Усходам, якое прывело да таго, што каранія юхары краю хадзіць па вуліцах сваіх гарадоў «з гарбамі», адны не ўмёюць, в другія не могуць свабодна і адкрыта карыстацца сваімі новай, каб не быць аўтавінчанымі ў «нацыяналізме». «Суворанасць» БССР не прадбачыла кампотэнцыі распіліканскому міністэрству асветы самому зачыніццаці падручнікі зі гісторыі Беларусі або расправоўцаці матэд, выкладанія роднін мовы ў сваіх школах. Як некалі ў царскіх сямінарыях, настайнікі для ўсіх школаў распілікі падагогічныя інстытуты і цэнтр рыхтуючыя толькі паразескую. Русыфікація выдавецтваў, -тэатры, сродкі сувязі, сцэна і асветы. Савецкая русыфікація атманская палітыка на Беларусі кіруе грунтаванай за царскую, бо правядзіцца яна ў эпоху ўсевільнай памянеўшай і росту сродків масавых сувязей.

Хоць Беларусь уваходзіць у склад Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, членства БССР у ААН спужыць на гэтую справе прадстаўніцтва распілікі на міжнароднай арене, колькі выкарыстоўваюць беларускага тапасу па падваласку імперскага цэнтра. Дэяльнасць дэлегатаў БССР у органах ААН, ЮНЕСКО, ЮНЕСКО ды іншых міжнародных арганізацій абменяваюць бліжэйшым і асвяшчэннем з Масквой нагэтушы, што савецкая Беларусь і даслоў у цалым радзе галінай науки і культуры ішлювана ўсю конкавага савету.

Урад савецкіх Беларусь вынімае паклопыны напісана бараніць інтересы сваіх распілікі, пастаўіць супраць русыфікаціі наступу на не. Навадварот, шмат якіх міністры ды іншыя высокія партыі і тундзішчынікі ператварыліся ў калібрантаў, прысыпашыўшай атманская пракрасу. Гэтым яны дыскавірываюць сібе як гоцтвеннікі інтересаў беларускага Народу, стрэліці моральнае права гарадзьніц ад ягонага імя.

Дорога заплаціла Беларусь у складзе маскоўскай імперыі: стыліскі тэрор — раскулечванне ды пагром г. зв. нацдорпу — каштавае сотні тысячную ахвяру людзей; кружоўка-брэжніўскі «застой» прывёў да глубокага кризу беларускай нацыянальной культуры, да вынішчэння сотні історычных помнікаў краю; гарбачоўскія і публичныя («галононім») імпресіі паказваюць тымчасам толькі касметыкі, якія прыводзяць усю ту спустошэнную насытасць, да якое давалі Беларусь савецкай нацыянальнай палітыкі.

Рэзакуны на пошысьце гэтага зынчынія, на зімдзю дынамічнай здары, узяліся цепер на самаабарону маладое пакаленіе Беларусу, якія стыгічнымі рукамі зыбізу, наўстяпнікі біоратычнымі багерамі ды юортасці большых урадаўцаў, наўмогацца павініцца праціс у дзядзёнтніх боях — да нацыянальнага адраджэння. Ніхан-жа ў гэтym руку маладым Беларусу, у гэтым дзінчысце для добра роднага краю, як і ў працы ўсіх нас на карысць Беларусі ўядзе нас наперад і дзялі дэмакратичнай і незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі!

Жыве Беларусь!
Жыве ідэя Незалежнасці Беларусі!
Чужыні, 25 сакавіка 1988 году.

ПРЕЗЫДЕНТУ РАДЫ
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ

Польскія апазіцыі і беларускае пытанне ў ПНР

Пасля другой сусветнай вайны засталася ў межах новай Польшчы нацыянальные націянальныя коласы Беларусу — аўтактонных юхары ўсходніх Белосточчын. На ўмовах новай улады яны атрымалі ўсе грамадзянскія права, акрамя рэзальнай магчымасці застадца Беларусі. У першым паслявінні годзе польскія камуністы паслідоўна ажыццяўлялі эндэшную нацыянальную праграму, абычы сведчыць ліквідація беларускіх школ на Белосточчыне, правект прымусовага выпольненія беларусу ўсюх і г. д. Афіцыйны тэзіс аб адна-нацыянальнай дзяржаве /«Польша для польшчы»/ выключыў магчымасць свабоднага разніці беларускай мовы і культуры.

Задумалим, що у той час адносінім дзяржаўных органаў да беларускага пытгання супадалі з дзеянісці польскамі апазіціямі і яе узбрэнага падполля, нагледзічы на тое, што імла тады паміх імі крываючыя барацьба за уладу. Падполле прымушала беларусаў пакідаць свае родныя мясцовасці, кирядко стасоўкы эзесаўскіх методамі. Прывадзены хады б лёс вёсак Шанкі, Зані і Залеманы на Бельчычыне, якія ў 1946 годзе былі падпольнымі атрадамі спадлены, а іх насельніцтва, у тым ліку жанчын і дзеці, забітыя. Значную салідарнасць выказавалі Улады і апазіцыі таксама ў ліквідацыі беларускіх ашкл. Зразумела, што у тых умовах апазіцыя не выходзіла да беларусаў з ніжкай пазіцыйнай праграмай. Но дзеянні выклікалі спрэд памага насельніцтва толькі страх і мінавісць, што вынікалася ў дзеволі значнай падтрымкі "народнай" улады, якія працтвуюць меншое зло.

Рэзгром падполля ў Польшчы ў канцы 40-х гадоў давёў да амаль поўнай ліквідацыі апазіційных груповак. У выніку, цэнтр палітычнай думкі апазіціі апынуўся на эміграцыі, дзе на прашыгу дзесянігоддзі публікаваліся разнастайныя ацэнкі нацыянальнай палітыкі даванін Польшчы і выпрацоўваліся не канкрэтныя на будучыню. Усё ж спрэд створаны тым не меншай літаратурны цікіх угледзеніяў канкрэтнай выразімія беларускага пытгання ў ПНР. Справы нашай нацыянальнай меншасці не заўажаюцца, ці можа, праста ігноруюцца.

Большое зацікаўленне гэтым пытсаннем пачалі выказваць краіны апазіціі ў канцы 70-х гадоў, калі сферміраваліся не арганізацыйныя структуры, як Камітэт Абарони Рабочых /КОРА/ ці Конфедэральная Незалежная Польшча /КНП/. Гэтая зацікаўленне было, бадай, заўждымерным: па-першым, беларуская нацыянальная меншасць, нагледзічы на асіміляцыйны працэс, прадставляла сваю жыццязадавальніць і па-другое, у цікіх вымаганніх за сваю нацыянальную гоескамасць имела дзярчай БНКТ - хапелі яны гэтага ці не - таксама апынуўся ў становішчы своеасаблівых апазіціі да юфіційнага рэжыму. Такім чынам польская апазіцыя могла спадзівашца на паразуменне і супрацьечніцтва з беларусамі і іншымі нацыянальнымі меншасцямі ў ПНР.

Зразумела, што найбуйную ўзагу беларусаў выклікала пазіцыя незалежнага прафсаюза "Салідарнасць" - магутнай грамадскай сілы, якая ў 1980 г. аб'яднала ѹ. інш. амаль усе апазіційныя групоўкі ў Польшчы. 7 XI 1981 г. першыя крабы з'езд "Салідарнасці" прынялі пасстанову "Да братоў беларусаў, літоўцоў і украінцаў у Польшчы", якія докларувалі грамадзянскія права "полякам незалежна ѿ іх нацыянальнасці". Пасстанова падкреслівала, што з'езд "супрэзіўляющы ўсякім нацыянальным падзелам" і это "на багащце польскай культуры складвацца таксама рэгіянальны асаблівасці". Такім чынам спецыфіка беларусу трактавалася ў тых смысах катэгорыях як карабель, мазурову, гуранію і іншых. Якраз толькі да вайны прызначаліся эндэнты. Сенія дзенічы "Салідарнасці" мяркуюць, што такая формулюроўка была памылкай, тэхнічным недагледам з боку ўдзельнікаў з'езду з увагі на пануючу тады нервовую атмасферу. Усё ж заўважым, што на з'ездах "Салідарнасці" было имат выдатных кристал, здолных належна адраджаваць згаданую пасстанову.

Аднак, нагледзічы на такую ці іншую аценку гэтай пасстановы, маем аргументаваную падставу меркаваць, што ў канкрэтных умовах польска-беларускага этнічнага паграничча не было тады магчымасці супрацоўніцтва з апазіцыяй. Прывадзены два красамеўны факты. Першы: у 1981 г. галоўны рэдактар беластоцкага бюлетэна "Салідарнасць"

імі прызначаны выдаць некалькі дзесяніткаў экземпляраў гэтага часопіса на беларускі мове, быў даслоўна закрыты сваімі супрацоўнікамі. І другі факт: беластоцкое прысленне Незалежнага Студэнцкага Саюза /НСС/ прагнала "як сабакі" /акрэсленне удзельніка делегаціі/ прадстаўніку беларускіх студэнтаў, якія прынягнулі руку да супрацоўніцтва. Факт, што ў Варшаве НСС прыхільна адносіўся да пастулату беларускіх студэнтаў меў зусім неявілікое значэнне: у Варшаве вучыліся дзесяніткі, а ў Беластоку - сектні.

У 1982-1988 гг., пасля распуску "Салідарнасці", разныя апазіційныя групоўкі ў Польшчы вымроха разгарнулі нелегальную, ці можа лепш, нефармальную выданіецкую дзеянісць. Выдаваліся спецыяльныя часопісы, а нават кнігі, прысвечаныя справам нацыянальных меншасцей, у тым ліку і беларускай. З часам, усе большее зацікаўленне гэтымі пытаннямі выказываў польскі "легальны" друк, м. інш. націяліцкія газеты і часопісы. У першынскай меры была гэта т. зв. разліковая літаратура, на падставе якой складавашы агульнае уражанне, як мала палікі ведаюць пра беларусаў, якія хімуць у польскай дзяржаве. Гэтыя іх веды забіраліся перы за ўсё на публікацыі "Ніны" і Беларускага Незалежнага Выдавецтва, а таксама на выпадковыя і несистэмтычныя выказванні прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі і беластоцкіх паліякаў, якія ўжо стварылі значную міфалогію аб беларусах Беласточчыны.

Да гэтай "разліковай" літаратуры спадзялемся вярнуцца пры лепшай нагодзе, а пакуль это, абыліхуемся праграмнымі выказваннямі. Спрэд іх на мовілівую ўвагу заслугоўвае кнігі Казімежа Падліскага "Беларусы, літоўцы, украінцы", якія выдаваліся некалькі разоў у Польшчы /нефармальна/ і у 1985 г. у Лондане /друхам/. Падліскі, які прыстаўляе ліберальныя кругі польскага каталіцізму, арабіў кароткі агляд польска-беларускіх адносін, у якім ёсць бакі на дэяяціліў віной за ўзвесцімі кафліктах. Ён жаліўся над дурнотай давешніх польскай палітыкі ў адносінах да беларусаў, якія пазбавалі Польшу ўльможу ў гэтам частым Буроні. "Мы, як народ, были на заходніх землях Беларусі нашымі сітуациі, як міколі лагету і як міколі пынім - пісаў Падліскі. І нічога добра для іншых мы там не зрабілі!...". Ему заніць, што пад адной сіткай II Рэчыцаспалітай пасустане беларускі П'емонт - цэнтр аўтэнтычнай і незалежнай культуры, вялікі юнія нацыянальных дэяціў у галіне асветы, гаспадаркі, самараду і палітыкі, зручнай проціўага фікцыі ВССР, вымлік сталіцкай нацыянальнай палітыкі. Мы змарнавалі гэты панц. Сёння за ўсё влонім".

Аб сучасных пытсаннях беларускай нацыянальнай меншасці Падліскі піша: "Мыс меншасці анатагонізм у поўнісці, хоць толькі лацінскі. Як націгнуты мідрэзка: мы ўжо незалежныя платформы - палітычную, культурную і эканамічную, у якіх народы выступаюць супрэчнымі спрэдамі і кар'ерамі канкрэтных людзей, цэркве, вёсак". Прадстаўленыя аўтарам прычыны кафліктаў наемат адносяцца да іх агульнай польскай інтерпретацыі, аднак бы выказвае гатоўнасць да дыскуце сіі і супрацоўніцтва без папярэдняга акрэслення ідэйных пазіцій.

У апошніх гады ў адносінах польскай апазіціі да беларусаў і іншых меншасцей з'явіліся новыя акцэнты. 16 XII 1984 г. чатыры групоўкі: арганізацыя "Свабода-Справандліўсць-Незалежнасць", палітычны рух "Внаваленне", Ліберальна-дэмакратычная партыя "Незалежнасць" і палі-

тична група "Воля" видалі адоузу "Да братоў українцаў, беларусаў і літоўцаў", у якой пропанавалі предстаўнікам незалежных грамадскіх і палітычных цэнтраў гэтых народоў падпісця супольную дэкларацыю аб непарушынні існуючых дзяржаўных границ. Аўтары адоузу заявілі, што хоць гэтые граміцы не задавальняюць паликаў, то аднак у імя супрацеўніцтва, яким не хадзелі б імкнучы да "справядлівасці" іхніх новых краін. Затое нацыянальныя меншасці аблазалі граміны, г. з. беларусы ў ПНР і польшчы ў БССР, павінны карыстацца ўсімі свабодамі, якіх ім даўвалі б захаваць нацыянальную тэсамасць і развіваць родную культуру /"Волетын Дольнослаўскі", студзень 1986 г./. Няміждома, якое значэнне ў структуре польскай апазіцыі макшы згаданы чатыры групоўкі: за ўсіх выкладку, пасля падпісання адоузу, здаещы, ніякой ініцыятывы ў гэтай справе ніху больш не выказавалі.

Цалкам іншую палітычную канцепцыю сформулювалі дзеячы неакросленай групоўкі, якія гуртуюцца вакол часопіса "Самостановенне". Іхні дэкларацыйны прызнанне польскага эмігранцкага юрада ў Лондане за адзінства легальных нацыянальных предстаўніцтваў. Паслядоўна, адзін з аўтараў гэтай групы, Калікст Марцінкоўскі, зрабіў выклад і аб легалізме польскай рэцы на ўсходзе, у тым ліку і рымскіх границы. Ен заклікаў польскі эмігранці юрад прызнаніце предстаўнікамі беларускага і Украінскага народу ўсе незалежныя арганізацыі, якія дзеяйнічалі на ўсход ад рымскіх границы. У выпадку арганізацый, якія дзеяйнічалі з "межах II Рэчыпеспалітай" /г. з. у заходніх раёнах БССР і УССР - рэд./ гэты аўтар пропанаваў прызнанне іх як предстаўнікоў нацыянальных меншасцей "Красаў". У будучым, паводле аўтара, магчымы два разненіі: федэрация "Красаў" з Польшчай, або іх дзялччэнне да незалежных дзяржаў Беларусі і Украіны /"Самостановенне", 1986 № 2/. Аднак, хто будзе разніць яб іх такім чы іншым лёссе, аўтар не піша.

Чарговая канцепцыя гэтага пагаднення польскай апазіцыі з Расіяй. Стодын Кісялеўскі предбачыў нават магчымасць такога пагаднення з рускімі бальшавікамі. Паводле яго, існуючы ў Еўропе палітычны парадак не зменіцца ў бліжайнай будучымі, таму некамуністычныя цэнтры ў Польшчы павінны зумець пагаднення з кіраўнікі СССР. Узаемен зі свободой ўнутранага развіцця Польшчы, апазіцыя павінна пропанаваць гарантуючыя захавання структуры Варшавскага паговору /"Культура", 1984, № 1-2/. Такая ідэя предстаўлялася таксама ў спрэчкі "Паміж Польччай наших жаданій і Польччай наших магчымасцей" /Рым 1983/, у якой ўсё ж пропанавалася пагадненне не з савецкімі правадырамі, а з некамуністычнай Расіяй. З савайго боку заўважыў, што для беларускай справы не мае істотнага значэння чи палітыкі змогуць прападумаша з савецкімі ці несовецкімі рускімі. Аўтар спрэчкі "Паміж Польччай..." адкрыта гаворыць: "Мы павінны адмінчы план расчлінення Расіі на нацыянальныя дзяржавы". Згодна з гэтым, беларуская справа - гэта ўнутраная справа Расіі, а ёсць славянскіх меншасцей у ПНР - гэта ўнутраная справа Польшчы.

Можны варыянт польскай палітыкі ў адносінах да беларусаў абумоўлены сучасным геопалітычным становішчам Польшчы. Правільна зauważыў Аляксандр Леоніч, што Беларусь з Польччай злучае сёнянінам, так мала як ніколі дагэтуль. Польчча, што магло бы здавацца, не дзяліць супольнага лёсу з Беларуссю, Літвой і Украінай, але з Чэхаславакіяй, Балгарыяй, Венгрыяй /"Альтэрнатыў", 1988 № 3/

Урэзанне, палкам новы падыход да беларускага пытання выказалі апазіцыйныя дзеячы згуртавання вакол выдавецтва "Піядэсці", якое ў 1986 г. выпусціла асобную кніжку прысвечаную гэтаму пытанню - "Аргументы да польска-беларускага дылема". У предмове да гэтага зборніка, запрашальнага - што з'яўляе падкросліць - у супрацеўніцтве з беларускімі аўтарамі, рэдактары заслухоны: "Можам, бадай, нене задумоўшыся над польскім інтэрэсам у беларускай справе. Ен зідаўчыя нават тады, калі б гэтая справа ніколі не выявілася іхні, якія разнічныя специфіка наўбліжэння на ўсход ад Варшавы абмеру СССР; польскі інтэрэс адразу становіць сур'ёзным бізнесам, калі б на Беларусі расціў жгуты нацыянальных рухаў, якія тэмант бы спрад поспехаў, ці нават спрад паражэнняў. Аб ідэальным, з нашага пункту гледжання, выкладку, г. з. яб незалежны Беларусі, увогуле гаварыць не даводзіцца, таму, што такая магчымасць занадта прыложаная, каб кутка стала реальнай. Звернем толькі ўвагу на асноўнае супладненне інтэрэсаў: для нас харысы які-небудзь стан беларускай справы, якрами не ўпаджу; чым лепа з гэтай справай, чым лепа для нас" /"Аргументы...", с. 8/.

На фоне ранейшых выказванняў апазіцыі, голас рэдактараў "Аргументаў..." не толькі найбольш прыхильны беларускай справе, але - это важнейшэ - найбольш пераканаўчы, паколькі ён грунтуюцца не на тых чы іншых эмоцыях, а на разуменні інтэрэсаў, які, як правіла, мае разнавече значэнне ў міжнацыянальных суждэннях. Спадзяемся, што гэтая істотнае заслугувае паглядлення аналізу як з польскага, так і з беларускага боку і будзе неаднаразова разглядацца на старонках КАНТАКТУ. Сёння ж, згодна з тымай нашымі разнажынамі, абмыкаемся да нареўнальнай навялікага участка гэтага пытання, г. з. да адносін да беларускай нацыянальнай меншасці ў ПНР.

На жаль, у гэтай канкрэтнай справе рэдактары "Аргументаў..." паўстрманілісць з выкүплением адназначнага погляду, замест якога представілі на разгляд чытачоў наступную дылему: "ці пасюнка талераванца існаванне спрад нас беларускай меншасці, з таким разлікам, што яна паступова зникне, а разам з ёю і лакальна пагроза, якую стварае гэтая меншасць, ці ўсё ж дзеяйнічае ў напрамку змяненія гэтай пагрозы, падтрымуючы ў меру магчымасці беларускі нацыянальны патэнцыял у Польшчы, аднак ризикуючы, што гэты патэнцыял павярненча супраць нас?" /"Аргументы...", с. 10/.

Первы сантак "Аргументаў...", у якім была представлена гэтая істотная дылема, з'явіўся летам 1986 г., аднак на прынцыпу больш іншых гадоў нікто не выказаўся ў гэтай справе. Научалі дзеячы польскай апазіцыі, предстаўнікі беларускай меншасці і дзяржаўных улад. Толькі час ад часу, галубым чынам на старонках варшавскай "Палітыкі" з "улянісі" артыкуламі прафесара Ю. Тамашевіч, якія паследуна выказаўся за пасітунную палітыкай у адносінах да нацыянальных меншасцей, а у іх ліку і да беларускай. Але, як вядома, працесар Тамашевіч не апазіційны, не ўлада і не меншасць, да таго гэтаму пытаннім ён занесен шмат раней чым выдаўцы "Аргументаў...".

Толькі восенне 1988 г. начаўся выказванні і то з усіх бакоў. На пачатку кастрычніка група беларускіх, літоўскіх і украінскіх інтелектуалістаў запрашала пакет пастулатаў для абмерка-

зання під час сподвигання супротивників улад і апазіонії пром "Круглий стіл", які 30 ХІ 1988 р. надрукавають "Тыгеднік Польськіх". Амаль аднажасова - 23 кастручніка - виступаючи на XI-тому з'їзді БНР у Беластоку, представників ЦК ПАРП Аляксандар Балахоўскі заявив, що саванікам беларуської національної меншості і гарантам виразності не потрібні еспіріт і з'яўлюючіся якраз ПАРП і державними органами ПНР /"Ніва", 27 XI 1988/. Як на іронію, гэтых гарантій падчаржваліся далейшым, і то даволі значним, змяненіем у 1989/89 г. абснгу навчання беларуської мовы ў пачатковых школах Беласточчыны... Невміндаша ўдзельнік з'єзуіту Фёдар Галінка называў улічную свободу беларусаў у развіцці сваіх національных памяцінніх звычайных міфам і, патрабуючы юридичных забеспечэнняў у гэтай справе, представіў пастулат аўтаномізациі беларуської меншості ў Польшчы /"Ніва", II XII 1988/.

Пакуль "Ніва" надруковала з'ездовыя матэрыялы, адбыліся чарговыя падзеі. С лістапада кіруючы орган "Салідарнасці" - адбору пастулаты трох національных меншостей, прызначаю іх як частку сваіх праграм демакратизаціі і выразніх іх прадстаўніц під час спадживання перагавораў з уладамі. Аб гэтых падзеямі польскія незадаваныя друк і заходнія радистанцыі. Урачце, II лістапада менская "Літаратура і мастацтва" опубліковала артыкул Барыса Сачанкі "На зылі беластоцкай", у якім было выказано меркаванне, што праблемы беларуської меншості можна выразніць шляхам каректурнага польска-савецкіх граничніх, іншакож, шляхам дзялчэння этнічнага беларускага усходніх Беласточчыны да БССР, згодна з принципам: адзін народ - адна дзяржава.

Такім чынам беларуское пытанне ў Польшчы, якое як чи нідаўна было амальне зауважальным, атрымала своеасаблівую "галеснасць". Вядома, найбольшое ўражанне выклікала безпрацедентная публікацыя Сачанкі, пасля якой генеральнае консульства ПНР у Менску выказала Уладам БССР пратест - маўляў, непадзвільным павінен быць польскі народ, а беларускі... можна раз'язы на частачкі, як у сумнай славе Рыно. Правда, пад націснам дипломатаў і Віктора Рудчыка з беластоцкай "Нівой" раданчы "Літаратуру і мастацтву" тэктоўна заўвіла, што выказванне Сачанкі ёсць перанесу граничні гэта яго "прыватнае меркаванне" /"ЛІМ", 16 XII 1988/, аднак, як жаўчунъ, "манісане застоеца" і пакірае дыпломат магчымасці выразнення беларускага пытания ў ПНР.

Нам не вядома, ці погляд Сачанкі ёсць перанесе дзяржаўнай граніцы быў толькі яго "прыватным меркаваннем", ці быў імпіраваны зацікаўленымі органамі БССР з мэтай супроцьдзеяння развіццю канструктивных польска-беларускіх супаднесеній. Затое можем не сумнівацца, што пад улікам гэтага змененія факттару ўарасце недзвір паликаў да беларускай національнай меншості ў ПНР, а візія "національны пагрэз" - наважна, реальнай і ўлічной - будзе садзеяньніца збліжэнню інтэресаў апазіціі і улад.

Віктар Марэз

Замест агліду друку

Істотным чынам прысвеченая беларускай тематыцы польская публіцыстыка ў змяттыржным друку зводзіцца на практицы да аўтартат-в'ю або, замчайна, выступленні самога аўтара, які, пры тым, змятадаўшы па Польшчы, па запрэзімкі пера за ўсё ўніверсітэцкіх цэнтраў. Пішуць пра яе і яго літаральна ўсе - ад самага аўтарытэтнага тыдніёвіка ў Польшчы, "Політика", варшаўская і парижская "Культура", па зусім правінційных, напр. "Вармія і Мазуры". Рэгаванне зельмі амплітуднае, краинке: нападкі каталіцкай "Вензі" і дыфірамбы /амаль/ "Кур'ера Падляскага", які, да раччы, сканна передрукуюцца поўным усякім "шпількам" у бок беларусаў.

Такі стан збліжнага за алошнікі год-два, калі не лічыць наукоўскіх і паўнаукоўскіх органаў, якія насе - у дадзеным выпадку - менш цікавяць як з'явы з мінімальнай улівамі на грамадскую думку. Час ад часу бяра свой голас наконт Беларусі і неафіцыйны друк, які юсне ў ўмовах падполья або паўпадполья /непрыклад, "Крытыка" ужо падае адрес сваім рэдакціям і сістэмам састаў/. Аднак абснг гэтых выданняў тихія паразмоўшанія назіраюцца са спешнілістичнімі або акадэмічнімі. Як жартуюць - чытачы "Крытыкі" змясціліся б у адных аўтобусе... Легальнае заўсёды папулярнейшае за нелегальнае.

З'яўлінцы публіцыстыкі без сувязі з чумам закол Яновічава - адкрыція палікам Беларусі. Правда, радка і павархонкі, наглыбокія. Трохі акадэмічныя, трохі мататавіны. І хоць смененіе было б пералічваць тую журнальскую драбноту, аднак варта - менавіта - выходзіць з яе як перспектыўнае прынам нарастання стабільнай цікавасці да беларускага народа, яго культуры і гісторыі, палітыкі і актуальнага лёсу. Кідасць ў зочы поўнае наразуменне нас і на наші сістэмы.

Польскія аўтары дапускаюць з гэтым сваім пісаменствам - пе-рэжана - памылку аналогіі. Будучы традыцыйна лепей віднайменаваны з Літоўскай ССР, ім не приходзіць на галаву тое, што Беларуская ССР фігуруе кутчай за ўсё па палітычнай інерцыі, перафарміўшися ў сапраўдніці ў правінціях Расіі. Марыштакоміс відомай іроніі Расула Гамзатава, гэта нарыхтоўчая кантара Масквы. Фактычна хадзячыяльнае ўтварэнне. Жывучаму ў сяк-так нарыхтоўчай дзяржаве зарашчаніку і не сніца, што можа быць нацыянальная распубліка, у якой працадзе нароўнік національнасці, выраздаўшыся ў сваіх большасці ў рагінільнае і геаграфічнае паніцце, тыму: мы - сібіракі, мы - кубанцы і гд. Беларускі Культурны працэс раздумаваў да нейкага акваруму дзеля паказу залогам, ці бо фальклорнага відовішча, на якім буйніца люд і на якое прыходзяць турысты. Наставікі - беларусісты ў школах толькі іншыментальная даксы рады натуральным чынам размаўляюць на роднай языку і менш золю пропагандаваць яе. Самая адміністрацыя спрыяе гэтаму, вызначыўши большую плату якраз выкладчыкам рускай "словесности". Хто ж при эдэразіі разуме можа ўявіць такое, скажам, у Польшчы? Варшаву, у якой не чулася польскай мовы на тратуарах і за ўстановах?! І дыскримінацыю паланістаў!

Ціпер афіцыйна відома, што беларускай звесты языка, спажылі, па-правдзе жаўчунъ. Кады предметнікі выхоўваюць па-руску і ў

расійскім духу. Уключна з факультэтамі беларускай філалогіі, на якіх, здаралася, самую граматику вывучалі на "общепонятном". Меня беларусаў не ёсьць забываюць, дзяржаўны у БССР. Не патрабуны ведаць яс і на уступных экзаменах. Непатрабная і на работе. Абзацніца нідае, акрамя тысячнай хменькі недарозанай інтэлігэнцыі, на якую сабак зеваюць, не могуць ў наш час саславаць у Варкуту або на Калыму. Гэта відань і на тырахах газетаў да іх моўнай структуры. Жонъ рабін, у якіх даслоўна ты-пісь чалавекаў выпісваюць беларускамоўныя, і хонь савецкія, ўсё роўна публічна думка ахрычнае іх "антисоветчыкамі". Вось да чаго дакладліся: у сучасны момант улады назават - пакуль спізядчына - падтрымліванне адражэнне і пашырэнне беларускага, але сам народ, масы ўжо супранавіцца гэтаму. Аднажы па-беларуску на вуліце разназначнае з прыкрай сенсацийнай і грамадскім самагубствам.

Калі гэта даходзіць да палікаў, дым ямы, звычайні не вераць. Як гэта так: беларусы ненавідзяць беларуское, высякаюць пад кошкі! Магчымы танкі народ, які б не хапеў жыць? Нигледзячы на юношы! Магчымы такі народ, які не мае польскіх чытак знаніцца з перакладэннямі на зменчаніях на якіх польскіх старонках матэрнілам "Курапаты - дарэга смерні", не кеміні, які ад духа Беларусі ў СССР засталіся адны асколкі, рэвакты, у лічбавых велічыніх на некалькіх архітэктонічных маніфестаў - "варонак". Треба шуду, каб адбудавашня з гэткіх руінаў! Треба самастойнасці, сувереннасці.

Ням, палікі, ўсё адрасуець свае публікацыі беларусам, думаючы, што гэта народ мы. А мы ўжо не народ, мы - усёды нацыянальнае менавісці, ад Смаленска па Беласток. Не адразнівачы рускага маўделенія ад беларускага, ім здаецца па наімнешні, што Мінск гудзінь беларусчынаю, і это Гродна беларусізаві. І што, наогул, мы праста стаем, нароцце пазбываюцца прыгербленасці, поіхалогіі раба, парабка. І воліна працуем, бо толькі тады праца ёсьць праца, а разнічніе - не фікцыі.

Нас затанталі настолыкі, што мы чынім не ў сілах пакарыстацца на ўесь регіяналь "перестройкай", прыкладам ик літоўцамі або звестоні. Наводзім сібе, бы пакінчыўшы вязень, якому раптам адчынілі туруму і сказалі: выходзь! А ён не шымкі, чаго гэта ёд - яго ішоў хочун...

Вось чаго не раслумчаныць нам палікі: беларусы сталі чужыніцамі ў Беларусі сваіх. Чалавек беларускай культуры - гэта экзотыка, пальцамі пакідаваюць на яго родныя землікі. Кому ж хапае маральны маніфестаў у становішчы, так сказаць, індэйца або негра сірод маніфестаў! Іслю некаторым, найболей інтэлектуальным і з харектарам. А келькі танкіх? Адоўль і алітарнасць беларускага руху, адсутнасць народнай базы ў ім, хонь і ўзкі ён у гістарычнум даўніну як прафесіялісты бедных ли паміжных. Паміма і таго, што Савецкая Беларусь у сваіх пачатках была без лініі беларускай. На віддзяленку дванаццатага стагоддзя задумлі нацию, і малі хто пра гэта ведае ў свае. Як і мы самі чуць не чули пра іншымі трагедыі, што адбыліся зусім нядалёка /хане 6 пра генапыл у Кампучыі/.

Ці прафесіялісты беларусы да свайго прац устаноўлюю імігру імперскай інтэграцыі? Самі - не! Але, нахай парадзее яна ў суседстве, вятырніца выміраваць яе і з Беларусі. Беларуская нацыя ніколі не была пачинуць сама сабою. Падылі іншыя, падала і яна. Чылер ха ўстаноў --

- устаноў і яна. Іх заўсёды вілюні. Аднак ха их доўга можна дижань, калі ўсе наўкола ходзяць і ніхто не сядзіць табе на спіне які не тыцкае цільбе тварам у грэзь, быццам у кульпінікай бойцы! Насмерць успадохнены часам доўга, надта доўга балцца, і гэтак ха доўга віртажніца да фласкі чалавечынспі. Іх вузеных крывах мароже ракі. /за/

Змест

Ад рэдакціі	1
Голос народнага сумлення	2
Інформацыйнае паведамленне ННР	7
Конфрантация і яе прычыны	8
Відзьмак Лысагорскі-менам, Сказ пра Саўку Паўлава і групу хуткага адпору	14
В. Турнік, "Кожны чланіўты" і Курапаты	17
/за/, Замітаны съяды	23
Маніфест Рады ННР	24
В. Мароз, Польская апазіцыя і беларуское питанне ў ННР ..	25
/за/, Заміст агнізу друку	31

Ліпраноўка выдання закончана ў снежні 1988 г.

Неаднароднасць празпісу з'яўляецца зынкім пажаданні пасобных аўтараў або выдаўноў. Гэтую істотную справу рэдакція лічыць адкрытай - пажаданнем выкаванні і працягнозы.

Перадрук даваўляецца толькі са спасылкай на крыва.